




15а 60831 №  
Тушина Я.  
Технік НСР  
режисера.

Мц. 1929,







Отд.

Ба 60831

ЯЗЭП  
ПУШЧА


ПЕСЬНІ  
НА  
РУІНАХ

БЕЛАРУСКАЕ  
ДЗЯРЖАЎНАЕ  
ВЫДАВЕЦТВА


1929

Вільнянск









ЯЗЭП ПУШЧА

ПЕСНІ НА РУІНАХ

Іншую пісню  
Вільху відправі  
Але пісня відійде  
Сільській долині

ДА 60831

ДА 60980

ДА 60980  
1994 г.

VII

27098

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

МЕНСК

Сер. 850.

1929 год



Надрукавана ў друкарні  
Беларускага  
Дзяржаўнага  
Выдавецтва



Заказ 66.

2.000 экз.

Галоўлітбел 2096.

25.04.2009

ПЕСНЯ ВАЙНЫ

LEWIS TAYLOR

## ПЕСНЯ ВАЙНЫ

(1914—15)

### I

Сагнаны пад зброю мільёны  
Маўклівых, кастлявых людзей;  
Імчацца на фронт эшалёны,  
Імчацца, і ў ночы, і ў дзень.

У чорную нетру грукочуть  
Адзін за адным наўздагон.  
Пылаюць агністыя вочы  
Налева, направа й кругом.

Узбурана мора людзкое;  
Разгневаным валам гудзе...  
Па рэйках адляскваюць колы,  
Утома ў чыгуннай хадзе.

Закуранны дымам вагоны  
І пылам дарожным густым;  
У шалёна-вар'яцкім разгоне  
Вахтуюць, мінаюць масты.

Ў прасторах яны прашумелі,  
Бы ветры з віхрамі ў жыцьці.  
На заход, на фронт ачумелы,—  
Вось іхны апошні сусьціг.

Пляцформы, гарматныя жэрлы,  
Салдаты-запасу байцы...  
Які расстракачаны вэрлах!  
Як цяжка прабіцца, прайсьці.

Залюднены залі вакзалаў  
І станцыі воўчых съязжын.  
Натоўпы ахоплены жalem,  
У гневе пульсацыя жыл.

Ўсё ў зроку віецца вужамі;  
Сланяюцца людзі, бы цьмы,—  
Прышлі разывітацца з мужамі,  
З бацькамі, з братамі, з дзьяцьмі.

Сълязамі ўмываюцца шчокі,  
А вусны цалуюць чало...  
Ад роспачы нехта зашчоўкаў,  
Галошанье сэрца ўшчало.

Яно у вялікім уроне:  
Забралі уцеху і сум.  
Званок за званком на пэроне:  
Душу у трупярню нясуць.

— Ня трэба яе чалавеку,  
Павінен увесь азьвярэць.  
Ў закасаных кверху павеках  
Пановаму будзе зарэць.

І будуць на выкаце бельмы  
Глытаць кананады агонь.  
Ў разьюшанай злос্যі да-бела  
Распыліцца чуласьць яго.—

Пашлі ўжо на прыступ колёны,—  
Жыцьцё выдзіраюць з грудзей...  
Імчацца на фронт эшалёны,  
Імчацца, і ў ночы, і ў дзень.

Акцызынікі павесілі насы,  
Аперліся раскіслыя на шпагі.  
Ня будзе іх арлом былой красы,  
Ня будзе ім самім былой павагі.

## Імператорскі загады II

Акцызынікі павесілі насы,  
Аперліся раскіслыя на шпагі.  
Ня будзе іх арлом былой красы,  
Ня будзе ім самім былой павагі.

Аддадзен імпэраторскі загад:  
Імпэрью павінны ацвярозіцы!  
Пад паліцэйскі аддаю нагляд  
Расії буйнай п'яны розум.

У рэкі з бровараў—гарэлку, съпірт,  
І вымыць варам ўсе рэзэрвуары!—  
Які шалёны і дзікунскі спрыт,  
У гэтай сіняй і зялёнай гары!

Адкручаны у чанах краны ўсе,  
Адведзен у раку латак з сукамі.  
Гарэлка хваляй-грываю трасе  
І вадаспадам падае на камень.

Туман зялёны ўзьняўся над ракой,  
Імгліцца сумятня у сіні п'яной.  
Вады хтось зачарпнуў аднэй рукой  
І неяк зьдзіўлена навокал глянуў.

Была яна адмёнаю зусім:  
Нутро шчыпала і п'яніла голаў.  
Той чалавек піў за здароўе ўсіх,  
Пакуль не расплатаўся крыжам доле.

Дачуўся дзіву гэтаму народ,—  
На жвірны бераг зъбегся на бяседу.  
Тут можна перайсьці было у брод  
І хутка, зручна ўсё разьведаць.

Хоць раз, хоць раз адзін на ўсім вяку  
Сяляне могуць выпіць юбілейна.  
Дзівіўся месяц з высі на раку  
І пучыў над далінай сваё бельма.

Па-конску ухмыляўся на стагі  
І піў ваду з рассыяеным запоем.  
Жывёлу гналі з поля пастухі  
І к звыкламу зъярнулу вадопою.

Яна съпілася ад вады удрызг  
І ўлукаткі пайшла лугі трыножыць.  
Сабака костку пры дарозе грыз,  
І ўгору раптам выць пачаў трывожна.

Ўспыла з затонаў рыба на відно:  
Бясьсільна плюхае між хваль хвастамі,  
Луской адсьвечвае глыбіняў дно  
І плаўнікамі нават ня хістае.

Лаві і не ўцякае ані-ні,—  
Такіх часін ня ведала ніколі.  
Прышлі вясёлага пахмельля дні,  
А сэрца надрываеца ад болю.

Вялікая сям'я, сям'я сялян  
Адтопвае на поплаве гулянку.  
Усюды, толькі вокам дзе ні глянь,  
Заядла чокаюць збаны і шклянкі.

Навылет ноч усю і дзень увесь  
Сяляне сум і гора запівалі.  
Шумеў лісьцём асення-жоўклы лес  
І разъматаў яго па п'яных далях.

Казёнка з бровараў сплыла з вадой,  
Падохла рыба ў беларускіх рэках.  
Ішло дахаты шляхам шмат удоў,  
І кожная з журбою на павеках.

### III

Гарматны гром кругом,—  
Дрыжыць душа зямлі.  
Гранатны бой-агонь  
Акопнікі ўзынялі.

Колёны йдуць, ідуць...  
Куды і што сустрэць?  
Ў вачох, і страх, і жудзь;  
Цалуюць вусны съмерць.

Заліт абшар крывёй  
Гарачых сэрца ран.  
Пуцінаю крывой  
Ідзе людзкая рань.

Сягоныня на палёх  
Расстрэл рыхтуюць ёй.  
З гарматных горнаў-лёх  
Агонь зіхціць зъмяёй.

У зарыве прастор;  
Плянэта ўся гарыць.  
Ідзе за строем строй  
Усхонамі гары.

Са шчэбеня на дол  
Зара свой съвет ня льле.  
Скрыгоча гнеўны боль  
Ў разьюшанай імgle.

Людзкое тут жыцьцё  
Цаны ня мае звань,  
Бы восеньню лісьцё  
Утоптанае ў твань.

Чыйго юнацтва цъвет  
Ня скошан і ня зывяў?  
Здаецца, ўвесь сусьвет  
Да помсты кліч узыняў.

Вунь чорны слуп-маяк,—  
Там тысячи сыноў,  
Там тысячи ваяк  
Ляглі век-вечным сном.

Здалёк, бы здань, відзён...  
Вітайце, съмерці шлюб!  
То помнік чорных дзён,  
Жалобны дух-салют.

Хэл-чырвоны пантэсіст С  
Нэхмыцкі салімка чырвоны

Хэл-чырвоны пантэсіст Х  
Нэхмыцкі краішчык П  
Нэхмыцкі мэсціст ве ёзд  
Ляглі ўмнохах

Дорога дзесіні і сініні, ясно  
Маланка мінія, дзікай асьвець  
Слабо від хвалаў дубровы, дуброў  
Дубровы дубровы, дубровы, дубровы  
Дубровы дубровы, дубровы, дубровы

#### IV

У хмараҳ зывіліся маланкі намітусь,  
Яснасьцю дзікай асьвечаны дні.  
Бура-навала над возерам Сьвітазь:  
У хвалях шалеюцы грымоты-агні,  
Хвалі змываюцы пакорнасьць і літасьць.

Выюць вятры на патібелъ людзкую  
Рэхам скуголіць суцемень дуброў,  
Вышаў з дубровы у пору такую  
Полк азіяцкі ў атаку, у бой...  
Жудасна... страшна... плянэту катуюцы!

Грозныя сілы—дзъве дзікіх стыхій  
Крышаць, руйнуюцы жыцьця цытадэль.  
Мчацца кар'ерам ваякі ліхія:  
Падаюцы голавы іх на адмель,  
Рукі прасьцерла ім съмерці багіня.

Восеніню золкаю сівер заўзяты  
Справіць гульбішча на іхных касьцях.  
Гордай дубровы дубовыя шаты  
Водблескам вогненым зъязыць, шасьцяць;  
У суме самотным сялянскія хаты.

Словы ратунку і сълёзы нядолі  
Ловіць у невад пакуты рыбак.  
Рвуцца, шчапаюцца сэрцы ад болю,—  
Гоняць сялян, як бяздомных сабак,  
Гоняць у бежанцы ў чыстае поле.

Стрэхі іх пушчаны з полымем, дымам;  
З імі йдзе постась чумазай чумы.  
Сълёзы крывавыя лълюцца пад тынам,—  
Вечар жалобны у кожнай сям'і,—  
Сълёзы крывавыя падаюць, стынуць.

Зоры ня съвецяць, а ў роспачы ныюць.  
Дзеці губляюць матуляў сваіх.  
Людзі на ўзрэчы нябожчыкаў мыюць,  
Робяць падушкі ім з лісьцяў сухіх.  
Голасам немым сабакі ў сінь выюць.

Жаліць жах вусны вужакай кусълівай,—  
Валяцца, падаюць цені людзей.  
Поўзаюць съцежкамі гадзіны, съліуні;  
Ў чорнай сутане сланецца дзенъ;  
Дух чалавечы змарыўся, бясьсільны.

Грае музыка,—заходзяцца гусьлі,  
Плачуць акорды апошній струны.  
Нехта лісты па дарозе цярусіць,  
Нехта галосіць ля чорнай труны,—  
Гэта сыны удавы-Беларусі.

Ночка ў полі іх крэпам накрые;  
З чыстай крыніцы нап'юцца вады.  
Съцежкі жыцьцё за курганамі крывіць,—  
Той-жа над імі удушлівы дым.  
Плача на съвежым кургане Марыя.

V

Мая прыгожая! Ня ведаю адкуль ты й хто  
такая?

У першы раз\_красуню дзіўную такую  
спатыкаю.

Ў тваіх вачох затоена трагедыя людзкога  
гора;

Здаецца мне, што з хвалямі валос тваіх вятры  
гавораць.

Табе поэта юны на прадвесні зложыць  
песьню песень,—

Акорды-сокалы ўзьвіоцца аж да зораў  
паднябесцца.

Музыкі учуюць іх, і смутак струн уцехаю  
зальлеща,—

І славіць будуць ўсе імя тваё праз цэлыя  
сталецы.

Поэты, ліры гучныя свае на новы лад  
настройце!

Ўсе славіць будзем існасьць,—толькі ў  
вобразе ня тройцы.

Ідзе нявеста з поля ў горад-хцівым бляскам  
скроль заліты,  
Ідзе у зморы,—спачывае ўночы на каменных  
плітах.

Ідзе адна пуцінай зъбітай, торнаю да съвету,  
шчасьця;  
Яна у росквіце красы, у росквіце свайго  
юнацтва.

Вятры ўзыняліся зноў і хіляцца дубы старыя;  
Я першы слайлю імя я называю вам яго—  
Марыя.



VI

Нядоля ўсім голавы гне,  
Нядоля вандруе па краі.  
Зьвярына-разъяраны гнеў  
Людзкую душу разъдзірае.

У цемень працятай імглы  
Аскаліўся скаламі горад.  
На вытырках згруджаных глыб  
Спрадвечнае курчыца гора.

Праходзяць туды і сюды...  
Натоўпы направа й налева...  
Палаты, астрогі, суды,  
І нехта загады расклей.

— Змагацца, змагацца за трон,  
Ўсім слухацца высшай каманды.  
Поэты, музыкі, на фронт,  
Ў акопы пад марш кананадны.—

Атрушчыны белага дню  
Аплёвала ноч на бульвары.  
Ў ліхтарнях усхліпы агню,  
І недзе мэлёдыі арый.

Бэтоннай панэлі далонь  
Сабакі галодныя ліжуць  
І выюць на чорны балькон—  
Вэранду шантану „Парыжу“.

Сабачае сэрца шчыміцу;  
Праходзяць са шпорамі орды.  
Свяцейшай награды чыны  
У чадзе разъятраных оргій.

Жаночыя грудзі грызуць  
З аскомай на дзяснах асьлюзлых.  
З шантану садомская жудзь  
Ў прытонныя сочыцца шлюзы.

Героі сусьветнай вайны  
Ўзьнімаюць атрутную чару;  
На вуснах усьмех сатаны,—  
Дзень штурму, дзень съмерці страчаюць.

Іх сэрцы крывёй ацяклі;  
Гатовы на прыступ адважны.  
Крывавы ўзьнімаюць кіліх  
І п'юць за свяцейшую княжну.

---

У змроку імчыцца аўто  
Да штабу заходняга фронту.  
Пакетаў вялізазны стос  
Прыслалі з позыцыі ротным.

— Рэзьбіты... наголаў... зусім...  
Ня маём ніводнай колёны...  
Мы выбіты, выбіты з сіл...  
Рэзэрвы пяхоты ў палоне...

Трусьліва адходзім на ўсход,  
Ахоплены страхам панічным.  
Германцаў жалезны паход  
Дывізіі цэлыя нішчыць.

Знарадамі б'юць і ірвучь,  
І труцяць удушлівым газам.  
Якая страшэнная жудзь!  
У сінь узълятаюць лабазы.

Далёка, далёка у тыл  
Лятуць на зары 'эропляны;  
Узынімаюць там бомбамі пыл  
І ўсе перахоплююць пляны.—

---

— Сакрэтныя справы складаць;  
Трывожныя ночы насталі.—  
Бязногіх, бязрукіх салдат  
Развозяць двуколкі ў шпіталі.

Мучэньні, ачумлены боль;  
Ў конвульсіі сын чалавечы.  
— О, жудасны, жудасны бой,  
За грэх, за які я скалечан?

У братнай магіле мне тлець  
Пад марш на пляцы катэдральным  
Прыдзі, о, кастлявая съмерць,  
Прымі мой уздых разъвітальны!—

---

На вуліцах цёмных, глухіх  
Ідуць бяспрытульныя цені.  
І кожны ў азябенъні з іх  
Ўсё туліцца бліжай да съценаў.

Парваны сялянскі лахман  
Абвіс на съсінелае цела.  
На рынку рышткі каля крам  
Сягоныня ім будуць пасъцеляй.

На заўтрае ўстануць чуць съвет  
І выцягнуць рукі за хлебам...  
На памяць пакінуць свой сълед  
Унукам пад небам ганебным.

Душу прабірае мароз,  
А жылы то зябіць, то студзіць.  
Усюды, усюды і скроль  
Вандруюць панурыя людзі.

— Краіна-матуля мая!..  
Ў бяспамяцьці нехта ўзывае,—  
У сэрца ўпілася зъмяя,  
Высмоктвае сокі дазванъня.

Як труда і цяжка цярпець!  
Ўхапіцца зубамі-б за раны.  
Дакуль-жа суставам рыпець?  
Дакуль-жа быць краем забраным?—

Сырэны трывожна гудуць;  
На бруку асколкі шкляныя.  
Ускорылі людзі хаду,—  
Між імі, між імі Марыя.

VII

Жалобныя росы апаўшы ліст росяць;  
Ажоўкляя восень, плаксівая восень,—  
Гэтакай сумнай даўно ня было.

Худыя таполі маячаць у змроку;  
На вуліцы люднай таемныя крокі,—  
Вечар на пліты схіляе чало.

Расьпісаны далі у грозныя стылі:  
Абломкі гранітаў у сіні застылі,  
Хмараў мармуры ў скалістай разьбе.

Журботныя ветры съпяваюць журліва;  
Начуе ў даліне палёт жураўліны,  
Лопатам крыльляў акрыўшы сябе.

Да жыл прабірае сырая суцемень;  
Абвязана хмарамі гораду цем'я,  
Плечы-ж акрыты пласконным плашчом.

Міргае электра, і музыка льлецца,—  
Іграюць оркестры танго у „Сэлекце“,—  
Рыцары з шпорамі лезуць пішчом.

Багатых, прадажных жанчын, афіцэраў  
Ўпушчаюць швэйцары ў люстранныя дзъверы...  
П'янныя пары... вясёлы садом...

Канъяк наліваюць... стрымацца ня могуць...  
Сплятаюцца рукі і курчацца ногі...  
Нечая вочы працялі сутонь.

Дакорныя вочы ў пакутных абрисах;  
На твары асмуглым гаротныя рысы;  
Лёгкія крокі у змрочнай імgle.

Патухла съятло у вітрынах гандлярскіх;  
На бруку парваны загад генэральскі,—  
Вечар асеньні пад плотам азглеў.

Марыя, Марыя на жорсткай панэлі;  
Ёй ломіць суставы, ёй ломіць калені,—  
Сэрцам сагрэцца ня можа ніяк.

Ня мае нічога, ня мае прытулку;  
Начуе пад клёнам у цёмным завулку,—  
Кожны абходзіць: знаёмы, сваяк.

Ніхто не атуліць матулінай ласкай;  
Штовечар на вуліцы продае краскі:  
Белыя астры і ружы крыви.

І сёньня вось вышла з асеньнім букетам;  
Ёй шлях асьвятляюць успыхі ракетаў,  
Неба прарваўшы узълётам крывым.

Цярнёвая съцежка жыцьцём пралягае,  
Над ёю віхурыцца сівер паганы,—  
Гэтаю съцежкай Марыя ідзе.

Яшчэ маладая ў юнацкім узросьце,  
А людзі страчаюць з агіданаю злосцю,  
Хмары бы чорныя—сонечны дзень.

Прышла калі ў горад, ахарканы брудам,  
Парою трагічнай, гадзінаю труднай,  
Дзъверы ўсе ўзяты былі на пранты.

У хату ніхто ня ўпусьціў абагрэцца,—  
Ад болю зайшлося Марыіна сэрца:  
— Сёстры маё вы, мае вы браты!—

Ніхто не назваўся ёй братам, сястрою...  
Адзета была у нязвыклыя строі,—  
Кожны праходзіў і пальцам пароў.

І кожны казаў паглядаючы скоса:  
— Блакітныя вочы, ільняныя косы,  
Пульс амывае пунсовая кроў.—

Прымелі каб толькі, парвалі-б кускамі...  
Учора таксама і сёньня таксама  
Слова прыветнага ёй не пачуць.

Радзеюць натоўпы на вуліцы золкай;  
Вязуць ізноў раненых съпешна ў двуколках,—  
Муціцца радасць, гора ў ваччу.

— Як многа, як многа! Якая іх веліч!—  
Букет свой Марыя цісьне аберуц,—  
Ружы крыві прамянеюць ярчэй.

Крывавіцца кожная ранаю съвежай...  
Схіліліся людзі пад стромкаю вежай,—  
Падаюць сълёзы на камень з вачэй.

Ляжаў у апошняй двуколачнай скрыні  
У грудзі паранены Юры Іскрыніч.  
Крою ацёкшы, страшэнна бляды.

Здалася яму яго ранаю ружа,—  
Ён вочы зажмурый ад страху, ад съцюжы,—  
Стылі на вуснах былога съляды.

Балючая слодыч душу ап'яніла;  
Павісла рука у бясьсільлі на біла...  
Погляд Марыі ласкавы такі.

Адстукалі колы, адцокалі коні;  
Дванаццаць гадзін адзваніла ў сутоньні,—  
Ціха на вуліцах ўсіх гарадзкіх.

Трывожная боязь супуціла далі;  
Гудкі палахлівыя раптам падалі—  
Залпы гарматныя справілі плач.

Прожэктар прарэзваў сузмрочныя шаты,  
Усе асьвяціліся вуліцы-шахты...  
Гул у паветры, і бомба—на пляц!

Ясколкі і косьці на бруднай панэлі;  
Гарматаў грымоты... разрывы... шрапнэлі...  
Страшна і дзіка раве цэпэлін.

Каменъні высока, высока ўзыляцелі;  
Ляжала на бруку парванае цела,—  
Мяса да костак агонь апаліў.

VIII

Даволі... мне хочацца зьвесіць чупрыну.  
Вам далей раскажа ўжо Юры Іскрыніч.

Шпіталь, санітары і сёстры,  
Ланцэты і доктар-хірург.  
Асколак іржавы і востры  
Дасталі з патрушчаных рук.

Глядзяць, разглядаюць уважна!  
Ківаюць галовамі ў такт;  
Рукамі асколак той важаць  
І робяць спагадлівы знак.

Падходзяць ка мне усім скопам  
І рану ўскрываюць маю,  
Тут я ўспамінаю акопы  
І голаў на грудзі хілю.

Зыліваюся потам халодным  
І зубы зацяўшы, маўчу.  
Салдат абарваны, галодны  
Паўстаў жабраком у ваччу.

Абрэзлі мяса гнілое,  
Аскрэблі ад рэбраў іржу.  
Сказали:—Нямашака зломаў,  
Праз месяц зноў пойдзе к „ружью“.—

Шчыльней я заціснуў павекі,—  
Зъмяіца боль-гнеў у нутро:  
Усе мы, усе мы калекі  
За царскі агідлівы трон.

Мужчынскага цела абрубак  
На ложку жалезным ляжыць.  
Хоць кроўю аплыв ён і брудам,  
А хоча ўсё-ж мучыцца-жыць.

Усе—напінаюць усілкі,  
Сарваць каб разгноены струп...  
Панесьлі у двох на насілках  
Разбухла-абуглены труп.

Як дзіка ў гэтай палаце,—  
Мучэньні катуюць людзей.  
Душу маю чым мне залатаць  
У гэты ачумлены дзень?

Здаецца і сонца патухла,  
І сінь ледзяніцца ў імgle.  
Мы кормімся хлебам пратухлым,—  
Народ абяднёў, анаглеў.

Пашоў жабракамі па съвеце,  
Магілы жабрачыя скроль.  
У ночы пад зорным суцьвецьцем  
Съязіны спадаюць на скронь.

Сырыя акопы, байніцы,  
На тысячу кроакаў прыцэл...  
Я стрэльбу у час навальніцы  
Сыціскаў 'шчэ мацней у руцэ.

Ўслухоўваўся ў шорах трывожны,  
К зямлі прыціскаўся, бы крот,  
І нюхаў, як вострыя ножны  
Калючы раскусваюць дрот.

Мне дрож адбірала суставы,  
І жылы нямелі усе.  
Стральбу адкрывалі заставы,—  
Гусьцеў кулямётны расьцеў.

Ўсіх выбілі, вывелі з строю,—  
Жыцьцё занішто аддалі.  
Я вынес цяжкія настроі  
Вось з гэных крывавых далін.

Сышліся народы імпэрый,  
Сышліся ў прадсъмертнай вясыне,  
Ў паветры разъмякчана·прэлым  
На'т месяц струпей, пасінеў.

Мне сорамна неяк сягоныя  
І горна, пакутна ў души.  
Пакорна ішоў у агонь я,  
І брата за горла душыў.

Як стацца магло так са мною?  
Ня ведаю нават і сам.  
Ня ўзяў-жа усіх нас маною  
Святы імпэраторскі сан.

Змагаўся за трон я Рачі,  
Імпэрыі воінам стаў,  
Хоць помніў, што колісь над сынам  
Матуля схіляла свой стан.

Матуля, мая ты Матуля,  
Страшною ты стала якой!  
Якою ты стала сутулай,  
Згубіўши шляхі у вякох!

Злажу я поэму аб гэтым  
І буду чытаць на зары.  
Зъбяруцца другія поэты,  
Заплачам мы ўсе наузыг.

---

Ў часы, калі зъвякае зброя,  
Ў часы гістарычных падзей  
Народы ўсё маюць герояў,  
Выдатных, славутых людзей.

Поэты іх песьнямі славяць;  
Імя іх на вуснах ва ўсіх.  
Заўсёды народная памяць  
За іх узынімае кіліх.

Шчасльіўцы, шчасльіўцы народы,  
Плянэта для вас для адных.  
У краіне, з якой-жа я родам,  
Заўсёды жалобныя дні.

Я сёньня ўглядаяўся у цемру,—  
Героя пабачыць хацеў.  
Пабачыў-жа вострыя церні  
І чорны аплёваны цень.

Па съцежцы ступаў ён трусьліва  
І нюхаў нахрапам зару;  
Праз зубы цадзілася съліна  
І пляміла сочную рунь.

Ня мужная поступ героя,  
А дрыжкі ў страсе труса.  
Як глянеш—нікчэмнае гора,  
Ня верыш, ня верыш на'т сам...

Ня буду я песьняю славіць  
Прыблудны і чорны той цень;  
Хоць знаю—што хочацца славы  
У гэтых засмучаны дзень.

Імкліва глядзела вачыма;  
На сэрцы туга, непакой...  
Што гэта была за дзяўчына?  
Прыгожай ня бачыў такой.

Пачуцьцяў распалены прысак;  
Рассыпаўся горасны сум.  
На твары гаротныя рысы  
Шчэ больш адцянялі красу.

Кроў білася ўсьпешаным пульсам;  
Цень смутку ляжаў на брыві.  
Маўчалі пунсовыя вусны,  
Цалуючы ружу крыві.

Хоць цела страшэнна азябла,  
Ўсё-ж стройнаю постаць была.  
Лісты абрываліся з яблын,  
Лістамі шуршала імгла.

Крыху ачуняю, як толькі,  
На вуліцу тую пайду.  
Я вечарам хмурліва-золкім  
Яе разгадаю хаду.

Здалёк падзіўлюся на строі,  
У вочы маўкліва зірну.  
Душу усхваляюць настроі,  
Бы ветры вясной ярыну.

Ёй песьню, я ведаю добра,  
Злажу не адну давідна.  
Мне блізкаю нейкай і роднай  
Яна ўсяго толькі адна.

Імя дарагое—Марыя  
Пачую, калі везьлі ў шпіталь.  
Бульвары, завулкі сырья  
Ўцякалі у дзікую даль.

## IX

Туман над полем пыліць,  
Вятры разносяць гар.  
Над шляхам плойма пылу,  
Бы шэррань сыпкіх хмар.

У тры рады павозкі,  
На сотні вёрст абоз;  
Дубовых съпіцаў лёскат  
І звяяк старых атос.

Гнядое ржаныне коняй,  
Падкоў адцоклы лязг.  
Куды і хто іх гоніць  
Пад гэты съцюжны бляск?

Траражкі клёкат колаў  
Счарніў з зямлёй траву.  
Гурты худой жывёлы  
Ад голаду равуць.

Абапал рэчкі шустрай  
Прыстанішча-начлег.  
Як многа хрусту, хрумсту...  
Маршчынаў на чале!

Зънябытых адпачынак,  
А колькі бегатні,  
Мая, мая Айчына  
Твае у змроку дні!

Пылаюць на іх шчоках  
Агні... агні... агні...  
Па цвёрдай грудзе чокат  
Казацкае ганьні.

З-пад пунь нясуць салому;  
Трашчаць сяліб платы.  
Усюды трушчаць, ломяць  
Пад словаи калатні.

— З агнём пашло ўсё наша,  
Няхай ідзе й другіх.  
Мы ўсе ў магілы зъляжам,  
Замкнём жыцьця кругі.

Мы сёньня людзі гневу  
І шлём людзям праклён.  
Вятры у буйным хмелі  
Латошаць злосна клён.

Скарынку хлеба просім,  
Як не... то й так бяром.  
Ў души і сэрцы восень;  
Журба між хмурых броў.

Дачок казакі гвалцяць,  
А жонак съмерць бярэ.  
Лепш пальцы даць пад вальцы,  
Чым трушчыць у ярме.

Мы сталі жабракамі,  
Нас гоняць, бы сабак;  
У торбу дараць камень,—  
У ім спагады знак.

Худыя дні выгнаньня  
Вядуць у край чужы.  
Ў раскопаным кургане  
Касьцяк жыцьця ляжыць.

Вайна, вайна ліхая  
Са съвету нас зъвядзе.  
Краіны не адхаіць  
Вялікі прышлы дзень.

Шмат новых пакаленъяў  
У змроку ўзыніме съцяг—  
Ў адно пакуль камлењне  
Лісты ўсе зашасьцяць.

X

Лясы прымеце да сябе мяне,—  
Хачу забыцца і спачыць душой;  
Мо' пройдзе сум, а з ім і боль міне,—  
Я гэтага знарок да вас зайшоў.

Дазвольце сесьці на асмаленым карчы,—  
Ўжо аступацца цьвёрды крок пачаў.  
Што бачыў я, дарогай ідучы,  
Што бачу тут, што мірсьціцца вачам?

Прастор убёр зялёны свой знасіў,  
Зімы і восені марозны стык.  
Са сьвістам розгі расьсякаюць сінь,—  
Вятры паабшчыпалі з дрэў лісты.

Пасыпалі на мёрзлую траву,  
Растрэсълі па пустых палёх.  
Каровы бяспрытульныя ірвуць  
На межах згорбленых сухі быльнёг.

А коняй капыты капыцяць рунь,—  
Вярнулася дзікунская пара.  
Хавсты зьвіняць у сотні струн,—  
Музыка-сівер сеў за іх іграць.

Даўно, даўно ня чуў такой ігры,—  
На сэрыцы стала ‘шчэ цяжэй і горш.  
Ўхапіцца-б мне за хвалі грыў  
І слухаць конскіх жылаў дрож.

Ўхапіцца-б і ў бяспамяцьці гукнуць:  
Імчы, гарачы, жвавы мой пэгас,  
Імчы мяне к разъбітаму акну!  
Прышоў, настаў для ўсіх трагічны час.

Жыве на поплаве сям'я, радня,  
Накрыўши туманом жалобны стол.  
Гараць грамніцы ноч усю да дня,  
Капае брат сястры азгелы дол.

У гэты год закляты і ліхі  
Каму у радасці съмяяцца, жыць?  
Скапаны на магілы ўсе шляхі;  
Усюды й скроль панурыя крыжы.

Пад імі кленчаць зоры і вятры,  
Пад імі кленчыць выгнаны народ;  
Съпываюць псальмы раніцай віхры:  
— Бясслаўна гіне чалавечы род...

Поэтам трудна быць у час такі,—  
Душа заходзіцца ад горкіх слоў.  
Калі гарматамі грымяць вякі,  
Ня ўскінуць песні дымавых заслон.

Яна пад імі ў змрочным забыцьці  
Праходзіць ночы ціхаю хадой.  
Змаўкае кананада у жыцьці,  
Зъяўляецца й яна страшной, худой.

А мне ў агідны і крывавы дзень  
Марыі песьні суджана дарыць.  
Людзкі галосіць пры дарозе ценъ,  
Старыя сосны плачуць у бары.

XI

Зъмяніўся Менск няшмат,  
Віоцца вуліцы ўсё тыя-ж.  
Глядзіць гандляр з-за грат  
І лічыць сотні залатыя.

Зайздроснаю рукой  
Аблапаў ён зямлі багацьце.  
Касьцюма модны крой  
Адсьвечвае ангельскім глянцам.

Індустрыі пару  
Ён праслаўляе ў час вячорны;  
Ён воін і патруль  
Славутай съцені—біржы чорнай.

Валютчыкі вайны  
У банк нясуць свае рахункі,—  
Нядарам-жа яны  
Зъбівалі цэлы год чыгункі.

Дзе вуліц зъбег, разъбег,  
Там поліцмэн з дубінай ёмкай.  
Па рэечной разъбе  
Ўсё тая-ж мчыцца конка.

Ўсе шыльды тых-жа фірм  
Ў провінцыяльным стылі рускім:  
Без футурыскіх рыфм,  
Не ў маякоўскім рытме трускім.

Гіронія жыцьця,  
Даволі быць такою кплівай!  
Нам трэба рытм шаўца,  
Каб песні сходзіліся клінам.

Нам трэба шмат чаго,  
Нас гэтае і тое рупіць.  
Ў заводах згас агонь,—  
Гарланяць ўсе ў гарматны рупар.

Панэляй я іду,  
Гляджу сабак, як ловяць гіцлі;  
Ў грудзёх займае дух,  
А хочацца на ўсё дзівіцца.

І неяк міма ўсё,  
Ў ваччу адзіны съветлы вобраз.  
Няўжо ён мара, сон?  
Няўжо ён ласка, страх і грозьба?

Ня ведала зямля  
Яшчэ такое геройні.  
Дзе ты, дзе ты, мая  
Краса-юнацкая Марыя?

Ўвесь дзень і нач усю  
Цябе я зваць і клікаць буду,  
Хоць, ведаю, касу  
Не расплятуць прадаўцы—юды.

Ты выйдзеш да мяне,  
На рысы твару ўнікла глянеш.  
Мой ціхі сум міне,  
Разьвеецца ў вятрах ільняных.

Нэрвовы непакой  
Ў суставах курчыцца каляных;  
Дрыжачаю рукой  
Ірву агідную рэкламу.

Вачмі съвідную рух,—  
Ў ім скарб нязгублены шукаю.  
Ў сузмрочную пару  
Ліхтарні рот бяззубы скаляць.

Пад імі моўчкі я  
Ўступаю на квартал цэнтральны.  
Вунь постаць нейчая  
Дрыжыць на пляцы тэатральным.

Юнацкія гады  
Ў баях на фронце ўсе знасілі...  
Хутчэй пайду туды,—  
Магнэсавая цягне сіла.

Пры ўходзе у тэатр  
Яна хаду сваю спыніла.

— Бывае шмат утрат...  
І вусны съціснула жахліва.

— Чужая песьні тут  
Мне раны сэрца разьдзіраюць.—  
Сыгнал... агонь патух...  
Дрыжыць у вопратцы дзіравай.

Прашу, скажэце мне,  
Крывавых ружаў дзе нарвалі?  
Ў якой яны імgle  
Маглі укрыцца ад навалы?

Дзе вырасьці маглі  
З такім павевам сънежным астры?  
Ў якіх садох? Калі  
Народ пашоў па съвеце з кайстрой.

### М А Р Ы Я

Палёў нізінных шыр  
Апырскана крывёй гарачай.  
Запушчаны пустыр  
Акроплены съязой бядачай.

Вось там Курган-гара,  
Вось там скроль съвежая магілы;  
Замоўкла струн ігра,  
Там астры й ружы вецер хіліць.

### ІСКРЫНІЧ

Якога роду вы,  
Што слова працінаюць сэрца?  
Шалёны вецер выў...  
Ня мог раней я з вамі стрэцца;

Скажэце, хоць і чуў,  
Завуць як вас; як вы на імя?  
Я ведаць, знаць хачу  
У гэты вечар хмельна-сіні.

### МАРЫЯ

Бязродная, адна;  
Ня ведаю сваіх я продкаў.  
Няйначы ўжо віной вайна,  
Што я спаткала дзень гаротны.

Ішла жыцьцё пазнаць  
І думала, што горад прыме...  
Мяне іначай зваць,—  
Завуць-жа ўсе—Марыя.

### ІСКРЫНІЧ

Прабачце, я іду  
Спаткаць знаёмых за заслонай.  
О, колькі, колькі дум  
Яна ўзбудзіла чулым словам!

Я раскажу сябрам  
Аб сёньнешняй сваёй сустрэчы.  
Каб толькі ўсё сабраць...  
Я раскажу ня раз, а трэйчы.

XII

Вось тут, за рогам блізка,  
Даўнейшых дзён піўная.  
Вось там, агонь дзе бліснуў,  
Прайшоў хтось у панаме.

Хадою жвава-лёгкай  
Ў суцемень праста смаліць.  
Ў суцемні рот галёкнуў  
І зубы съялі палец.

Начуе вечна й днёе  
На ганку сын сабачы...  
Зайду і я ў піўную  
Знаёмага пабачыць.

Я колісь тут спаткаўся  
З рассыяным музыкам;  
Сказаў яму: раскажіся,  
Што стаў чужым заікам.

На разьвітаньне шчыра  
Ён мне руку паціснуў.  
Паўзылі, паўзылі са шчылін,  
Паўзылі нямая мыслі.

Зайду—былое ўспомню,  
Забудуся пад хмелем;  
Спачну ад дзікай бойні;  
На съвет зірну праз вэлюм.

Цераз парог ступаю,—  
Рукою насьцеж дзьверы.  
Зялёны дым слупамі  
Над чалавекам-зъверам.

Ня ўсьпеў вачмі абвесьці  
Прытулак гэты п'яны,  
Як нехта раптам з месца  
У радасным зіяньні:

— Адкуль? Якім парадкам?  
Сядай за гэты столік!  
Расказывай-жа, братка!  
Ня бачыліся столькі.—

Абняліся раптоўна  
У братні пацалунак,—  
Я толькі тут успомніў,  
Што Руцэрн так цалуе.

#### РУЦЭРН

Знаём-жа будзь з колегам:  
Антокаль,—Ю. Іскрыніч.  
Я горад ўвесь абегаў,—  
Шукаў твайго прыпыну.

Дачуйся, расказаі,  
Што ты у грудзі ранен...  
Душа съякала жalem,  
І вечарам, і раньнем.

Ня мог знайсьці шліталю,  
Ў якім ляжаў, лячыўся.  
Самоты дні насталі,  
І сум між слоў сачыўся.

#### ІСКРЫНІЧ

Ніхто мяне з знаёмых  
Ніразу не наведаў.  
Акно ў сукне зялёным  
Не прапушчала съвету.

За гэтаю заслонай  
Міналі дні ў халаце.  
Два месяцы з паловай  
Адлежаў я ў палаце.

Пасъля—агляд камісій,  
І месяц мне папраўкі.  
Пятлёй пузіны завіліся,  
Үпіліся ў ногі п'яўкай.

Хадзіў я штодзень імі  
І ў муках страшных тросьця.  
Аб гэтым успаміны  
Ня здолеюць забросыняць.

Я звалакаўся ў поле,  
Я быў сабакам збродным,  
Я выць пачаў ад былю  
За лёс краіны роднай.

Каму жыцьцё ручыла?  
Хто быў з людзей шчасліўцам?  
Ў каго ня нылі жылы  
Ад дзікай навальніцы?

#### АНТОКАЛЬ

Між нашага народу  
Такіх няма, ня знайдзеш.  
Увесь ён гэтым годам.  
У край чужацкі сойдзе.

Сыны-ж яго на фронце  
За Русь съятую гінуць;  
Ня знаюць, што пад сонцам  
Ёсьць недзе іх краіна.

Дый што з таго, што знаеш,  
А йдзеш, ідзеш пакорна.  
Што сталася вось з намі?  
Ўздыхаем толькі горна.

Ўздыхаць так доўга будзем  
І наракаць бясслаўна  
Хапаць рукой за грудзі  
І вершам слаць пасланыні.

Занадта гнеў лірычны,  
А часам холад, съюжа.  
Мы да ўсяго прывычны,—  
Наш дух зямлёй кантужан.

Мне хочацца парою  
Гарою стаць вялізной,  
Каб засланіць сабою  
Ад бур навальных бліжніх.

РУЦЭРН

Хацець—яшчэ ня значыць,  
Што хопіць сілы зьдзейсьніць  
Мы маём многа мачых  
І ім складаем песні.

За іх часамі робяць  
Лісьлівую нам міну.  
Сябры, здаецца, дробязь,  
А ўсё-ж як горна сыну!

Як цаякка ў хворых лёгкіх,—  
Разьеў іх газ атрутны.  
Жыцьцё прайсьці нялёгка,  
А вельмі й вельмі трудна.

Для нашага вось брата,  
Які заўсёды ўзрушан,  
Утраты за утратай  
Ў нялюдзкай гэтай калатушы.

Ў тональным гуку, слове,  
Ў расплыўчатаё фарбе  
Кладуцца съцені слоем,  
І рытм ў съценях зябне.

Хацеў я слова сёньня  
На музыку пакласьці,—  
І вышла вяла, сонна,  
Душа была хоць насьцеж.

Ну сорамна, дый годзе...  
Яна-ж такой прыгожай  
На съвет хоць зредзь выходзіць,  
А зрок людзкі трывожыць.

### ІСКРЫНІЧ

Што кажаш ты? Што чую?  
Каго назваць ты хочаш?  
Ніяк я ня ушчуну  
Уцехі ў пылкіх вочах.

Зірні, як я зъмяніўся,—  
Ўвесь ахоплен шчасьцем:  
І боль суціх зъмяіцца,  
І пульс біцьцё учасьціў.

Няйначы ты гаворыш  
Аб тэй, што краскі носіць,  
Што вырасла у горы  
І зябне ў гэтую восень?

Няйначы аб Марыі  
Ты нам хацеў напомніць?  
Гатоў я кінуць-рынуць  
І гойкнучы скроль сутоньне.

### АНТОКАЛЬ

Чакай, мой дружа слайны,  
Што я скажу, паслухай!  
Туманам сінь заслана,  
Зара ў палёх патухла.

У далях ablіваха,—  
Пад ёй азгелі людзі,  
А noch зайшлася яхам  
І шлях сълізготай лудзіць.

Куды, куды ты гойкнеш?  
Усюды пуста, дзіка:  
Лісьцё ў садзе мокне,  
А ў хатах смага ікаць.

Цяпер яе ня стрэнеш,—  
Яна ў сълязах нішчымных,  
Адна, бяз родных стрэньніх  
Ўшчыняе дзъверы шчыльна.

Я вобраз гэты бачу,  
Ён у ваччу заўсёды.  
Я не магу іначай  
Узыняцца на'т на ўсходы.

Мне вобраз гэты съветлы  
Ня раз сюжэтам будзе,  
На выстаўцы сусъветнай  
Яго пабачаць людзі.

РУЦЭРН

І я вам тут клянуся,  
Што прысьвячу ёй творы;  
З такой, няйначай мусіць,  
Каменьне й то гаворыць.

Яна такой нязвыклай,  
Яна такой таемнай;  
Таму ня быць музыкам,  
Хто гэтага ня ўкеміць,

ІСКРЫНІЧ

Сябры, сябры мае вы,  
Як весела мне з вами!  
Ўrai, напэўна, Еве  
Так ня было з Адамам.

Калі лятуць... у вырай—  
Люблю сачыць за лётам.  
Кахаю я Марью  
Усёй сваёй істотай.

Калі-ж я чую часам  
Яшчэ чыё прызнаньне,—  
Тады душа ня гасьне,  
Тады душа ў съвітаньні.

Вы тут перада мною  
Нядайна прысягнулі;  
Я веру,—не з маною-ж  
Зайшлі сюды вы з вуліц.

Прысягу—абязаньне  
З вас зъдзейсьніць кожны, кожны.  
Пагодны дзень настане,  
Мы выйдзема на пожні.

Там стрэнемся па-брацку,—  
Ў зямлю вачэй ня ўтупім.  
Уzechай разгарацца  
Настроі у наступным.

Народ мы апавесьцім  
Аб образе мастацкім;  
Той музыкай, той песніяй.  
А трэці ў фарбе яснай.

Узьнімем шклянкі вышай  
І чокнемся за творчасьць!  
Мы дні наноў расьпішам:  
У яснасьць і узорнасьць.

РУЦЭРН, АНТОКАЛЬ  
За тост мы піць гатовы,  
За тост і за мастацтва.

УСЕ  
Радзеюць ночы бровы,  
Пара і нам растацца.

### XIII

#### ПЕСЬНЯ ПЕСЕНЬ

Зъвякае, лязгае зброя—  
Лязгам па сталі, па броні.

Лушчыць галовы, бы зёрны;  
Хвалі чырвоняць вазёры.

Ў гневе народныя зборні,—  
Рвуцца спрадвежнасьці корні.

Іх разгрызаюць зубамі;  
Прышлыя дні іх ня збавяць.

Прышлыя дні неўзабаве,—  
Цемру крывёю разбавяць.

Казку сурою збаюць,—  
Ліцьме кроў з белага збана.

Многа заўсёды на згоне  
Бруду бывае і гною.

Будуць імчацца ў пагоню  
З кодэксам новых законаў.

Цяжка паверыць сягоńня,—  
Раны-ж ачысьцяць, загояць.

Слаўлю я гэнymі днямі  
Повеi косаў ільняных.

Палкасьць—ажогi агнямі  
Я не дазволю спаганіць.

Выйду к табе на спатканьне,—  
Ўзлокчуся моўчкі на камень.

Буду чакаць твайго выйсьця,—  
Ў сіні супуцяцца лісьця.

Смутак ня будзе імгліцца  
Ў лесе з хваёвых ігліцаў.

Зоры па іншаму бліснуць,—  
Шчодра рассыплюць іскрыстасць.

---

Ты не мадонна,—Марыя,  
Граю табе я на ліры.

Самыя кволыя слова  
Ў тонах музычнай асновы.

Ўслухайся, ўслухайся толькі,  
Шчырасьці сэрца ў іх колькі!

Вечарам гэтакім сінім  
Першая ты між усімі.

Рукі к табе прасьціраю,—  
Хочу зямнога я раю.

Тут прыгажосьць і пякнота,  
Ўзълёты людзкія ў ясноты.

Тут найвялікшая творчасьць  
З хлебам пракіслым і чорствым.

Ўсё падарыць ты у моцы;  
Гэткія бровы! а вочы!..

Зналі поэты прыгожых,—  
Славіў па своему кожны.

Кожны ў съятым захапленыні  
Слаў свае песьні-маленъні.

Сёньня такім я шчасльіцам,—  
Маю каму памаліцца.

Песьня мая не загіне,—  
Слаўлю Багіню Багіняў.

Толькі зямную, зямнью...  
Сыцюжы у полі зімуюць.

Ў сэрцы ня сіверыць вецер,—  
Зоры і сонца ў ім съвецяць.

Ў іхных яснотах праменных  
Слоў залатыя імгненьні.

Вецер павеяў паўночны  
Ў вочы, блакітныя вочы.

Скроні нітуюца шчыльна,—  
Вецер над съцежкаю пыльнай.

Вецер такі неахайны,—  
Хоча разьвеяць каханьне.

Радасьць апошнюю вырваць,  
Кінуць на беразе жвірным.

Ходзяць дзе чорныя птахі,  
Быццам пустэльні манахі.

Вецер паўночны, суціхні!  
Годзе ўжо гойсаць на зывіхах.

Дзень учарайшы успомніў,  
Хіба таму й непакойны?

Хіба съплюаеш па ім ты  
Гэтак працягла, інтымна?

Заўтрашні дзень прыгажэйшы,—  
Лепш прывітай яго першым

Ўрэжся прагрэзлівым съвістам  
Лепш у туманную мглістасць.

Вецер—гайсун мой заўзяты,  
Ў слове і песні узынятасць!

Будзь-жа крыху ласкавейшым,—  
Дай ёй прайсьціся па съцежках.

Глянуць у чыстыя далі,—  
З ёю краса маладая.

Так-жа—і дні маладыя—  
З творчым запалам, уздымам.

Сонца, ўсьміхніся ігрыва,  
Сонца, ўсьміхніся Мары!

Родны народ у выгнаньні,  
Што яму песні каханьня.

Ў рваным, дзіравым адзеньні  
Зглее, трасеца штодзенна.

Сылёзы, жалоба, хаўтуры,—  
Стай ён панурым і хмурым.

Толькі адны прычытаньні  
Чутны на змроку й съвітаньні.

Чорныя, чорныя ночы...  
Колькі ў душы чэрваточын!

Як яна можа съмяяцца?  
Гнойныя раны у лямцах.

Іх аніхто не загоіць,—  
Боль у магілу загоніць.

Дзікая жудасьць, адчайнасъць;  
Горач пячэ надзвычайна.

Ў гэтакім часе жахлівым  
Песьні складаю Марыі.

Я ня умею іначай  
Дзён гаратлівых адзначыць.

Можа мой грэх і съмяртэльны?  
Можа я вырадак, шэльма?

Што-ж, няхай сына прабачаць,  
Сын ня умее іначай.

Съцежкай ня йшоў-бы якою  
Песень ніяк не ўспакою.

Песьні ў гармоніі дзіўнай  
Змрочнай вячорнай гадзінай.

Музыкай вобразаў стройных  
Рвуць, разрываюць настроі.

Шэрань спадае, радзее;  
Ў сэрцы квітнеюць надзеі.

З імі ня знаеш трывогі,  
Ўзносішся духам убогім.

Ў целе бадзёрасьць ня гасьне,  
Ў зроку імклівасьць і яснасъць.

Вобразы ў съмелых абрыйсах  
Гордыя голавы высяць.

З імі лягчэй і мучэнъне,—  
Радасьць ня так яно чэрніць.

Плашч свой ускіну, адзену,  
Покуль ня зъявлі надзеі.

Зоры цярусяць мякіну,  
Выйду й вачыма акіну.

Кволя настаўлю прыгоршні  
Ў сіні засмучаны водшыб.

Буду зъбіраць гэтую россып,  
Быццам гаючыя росы.

Хай сабе буду дзівачным,—  
Дзе-ж мне такому дзяваца?

Зоры ў сузор'ях начуюць,—  
Голос з зямлі не пачуюць.

Радасьці смутак ня муціць;  
Зоры ня маюць пачуцьця.

Імі-ж ахоплен я сёньня,  
Быццам вясновы дзень сонцам.

Песьню яны выклікаюць  
Ў рытме музычным, цікавым.

Ў слове хілюся на персі,—  
Вобраз Марыі у песьні.

Чулая й скромная духам;  
Цела—гармонія рухаў.

Гэтакай лёгкасьці грацый  
Дзевы ніколі ня знацьме.

Дзевы—мадонны музэяў,  
Головы ніжай наземце!

Вы пры жыцьці бессаромным  
Лёгка растрачвалі скромнасьць.

Кожнаму ў палкай пасьцелі  
Вы аддаваліся целам.

Кожны хацеў стаць шчасльўцам,—  
З персямі й вуснамі зъліцца.

Сталі таму і бясьсъмертны,—  
Славяць вас людзі і ветры.

Дзевы, чало нахіліце!  
Дзевы, пападайце ніцма!

Будзе праходзіць між вамі  
Дзева у косах ільняных.

Ніzkім паклонам вітайце,—  
Дні яе толькі съвітаюць.

Прыдуць красы яе творцы  
З воляй няўломнай і моцнай.

Ўжо ім ня скажуць:—Ня слайце,  
Ў нашай ня будзеце ласцы.—

Гэтакіх слоў не пачуюць;  
Ведаць ня будуць ушчунку.

Дні будуць сонцам лістатаца,  
Дні будуць съветлым юнацтвам.

Радасьць—Марыя і шчасльце,  
Песьні з табой не растатаца!

---

Заўтра канчаецца месяц,—  
Тэрмін пабыўкі і песень.

Сэрца зноў горач ахопіць,—  
Духу стрымацца ня хопіць.

Ў далях скрыжуюцца тропы,—  
Імі прайду я ў акопы.

Хрусьне пад крокамі крэмень;  
Ў плечы урэжацца рэмень.

Зъвіснуць патроны на грудзі,—  
Смутак іржою забрудзяць.

Пояс абвесяць гранаты;  
Будзе таварышам ратнік.

Ўночы пад съвісты і шумы  
Пойдзем ў атаку страшную.

Новы, мой любы таварыш,  
Што мне тады ты парайш?

Пэўна, ня зможаш даць рады,—  
Будуць ірвацца знарады.

Тысячы вострых багнэтай  
Будзе мігцецца ў агне тым.

Нас разарвуць яны лута,—  
Кроў успаветраць салюты.

Годзе, даволі прароцтваў...  
Сумам авеецца ростань.

Нізка я, нізка схілюся,  
Горкай съяззою зальлюся.

Ўзойдзе змардованы месяц;  
Прыдзеш мяне ты уцешыць,

Вусны прыложыш да раны;  
Горача ў вочы я гляну.

Будзе апошняя стрэча  
Ў заўтрашні, заўтрашні вечар.

## XIV

Такога вось чулага сына  
Ўзрасъціла Матуля ў нядолі,—  
Хоць вораг яе і асіліў,  
Хоць плечы прыгнуліся долу.

З гаротнай сваёю сястрою  
Ніколі ня быў у солёнах...  
Нязвыклая чуласьць настрояў,  
І нейкая шчырасьць у словах.

Дзіцяці малому равесньік,  
З душой неасмоктанай вусьнем;  
Заўсёды ласкавую песнью  
Дарылі свавольныя вусны.

З яе гаварлівай усьмешкай  
Ішоў да людзей, у жыцьцё.  
Віліся вужакамі съцежкі  
На хібе разьюшаных дзён.

Ён імі дайшоў да адчаю,  
Ў адчаі паходоў і пад зброю.  
Пачаў ён і днямі й начамі  
Балюча наспуліваць бровы.

Ў души расьцілася восень,  
Ажоўкляя рвала паданьні—  
І толькі ўсяго засталося  
Уzechай съятое каханье.

Яго ён у песні уславіў  
Тады, калі людзі зъміралі,  
Калі на жалобнае лаве  
Нізалі з сълёз съмерці каралі.

Уславіў, і ў дзікую бойню  
У заўтрашні вечар пагналі.  
Аб гэтым я сёньня ўспомніў,  
Калі углядаўся ў далі.

Якраз падрыхтоўка да штурму  
Вялася ў ягонае часьці,  
Быў ён нявясёлым і хмурным,—  
Такое ўжо выпала шчасьце.

Жыцьцё на крыавых руцінах,  
А радасьць у віхры зялёным;  
Ён ліст напісаў на радзіму  
Да блізкіх і добрых знаёмых.

Прыводжу ліст гэты ў поэме  
У росчырку простым і звыклым,  
Прыводжу яго тут бяз зъмены,—  
Сябры, прачытайце унікла.

## ЛІСТ

Мой любы сябра Руцэрн,  
І дарагі сабрат Аントкалъ!  
Як тут знарады рвуцца,  
І колькі раненых навокал.

А колькі бітых, мёртвых  
Ляжыць у чорна-сінім змроку.  
Жыцьця надзеі съцёрты,—  
Пільнуе съмерць на кожным кроку.

Паўзе асьлюзлым гадам,  
Працягвае свае мне рукі...  
Якая кананада!  
Які грымотны грукат!

Руйнуе ўшчэнт акопы,  
Зямлю узносіць аж да зораў.  
Пад кулямётны лёкат  
Густой крыві цякуць разоры.

Які я ўвесь зьнябыты!  
Гатоў ад смагі з іх напіцца.  
Таварышы пабіты,—  
Тырчаць з грудзей іх рэбраў съпіцы.

Мабыць ў атаку кінуць  
Пад гэтым полымем грымучым.  
Усім тут нам загінуць,  
Усіх бязылітасна замучаць.

Апошні ліст няйначай  
Да вас, сябры, пішу я з фронту.  
Вас болей мне ня ўбачыць...  
Засну пад дымнаю ратондай.

А як душой жадаю  
Яшчэ хоць раз сустрэцца.  
Ў вачох паўсталі зданьні  
Кастлявай і агіднай съмерці.

Я вочы засланяю,—  
Яна-ж збліжаецца ўсё бліжай.  
Я нават сам ня знаю,  
Хто шчокі й вусны мае ліжа.

Чаго так б'юцца жылы  
І водзяць алаўком няроўна?  
Мне тут усе чужыя,  
Ніхто й па съмерці ня прыгорне.

Сябры мае, даруйце!  
Усё-ж яшчэ я не нябожчык.  
Калі знарады рвуцца,  
Я чую нейкі дзіўны пошчак.

Хачу часамі нават,  
Каб рваліся вось гэтак песні;  
Каб іх адчай і лямант  
Віхры над пушчамі разьнесьлі,

Ну што·ж, калі й загіну  
І косьці струшчацца на порах,  
Затое·ж вы краіну  
Аздобіце ў свае узоры.

Сяброўскі гэны вечар  
І шчырасьць вашых слоў гарачых  
Маю душу тут лечаць,  
Калі заходзіцца ад плачу.

Ўжо ліст пісаць даволі...  
Паклон аддайце мой Марыі,—  
Ня здраджу ёй ніколі...  
Да вас з пашанаю.

Іскрыніч.

Чытач мой і крытык дасьціллы,  
Ці быў на узгор'і ты стромкім?  
Там ветры ня юдзяць асіпла,  
Лістаючы песень старонкі.

Мне сорамна й неяк няёмка,  
Што й сам я на ведаю добра,  
Ці голас героя замоўкнуў,  
Ці блудзіць з жабрачаю торбай?

Ня бачу Іскрыніча штосьці  
У нашай сям'і абяднелай;  
Ці·ж ветры патрушчылі косьці  
Калі яшчэ толькі віднела?

Няўжо яно гэтак збылося?  
Ніяк не магу я зымірыцца!  
Няўжо так накпілі над лёсам  
І сылёзы зьмялі у крыніцы

Хто песьню сягоныня нам зложыць  
І смутак разьвее Марыі?  
Ці зможам жыцьцё упрыгожыць  
Ці толькі сябе з ім памірым?

Баюся, што можа так стацца,  
Хоць можа й ня кемяць другія.  
Ці-ж старасьць у нашым юнацтве,  
Што толькі й складаема „гімны“?

Хоць часам і хочаш другое,  
А ўсё неяк рытмы калечыш,  
Ці-ж „гімны“ нам раны загояць,  
Што іх узвалілі на плечы?

Ну што-ж—хай сабе і ня зьдзівяць  
Вось гэтыя ціхія словы;  
Я хочу, каб толькі радзіме  
Яны не спляліся ў заломы.

Бо толькі мая ў ёй уцеха—  
Ня хочу я з гэтым хавацца;  
Хоць знаю—аб гэтым бяз съмеху  
На'т дзееці ня кажуць і матцы.

Прабачце, калі што ня гэтак,  
Бо неяк ня ўмею пад струнку.  
Ня быў-бы я й мусіць поэтам,  
Прасіў каб ад бoga ратунку.

---

Ня ходзіма съцежкаю чорнай  
| голаў пад ногі ня земім...  
Абходзіў я сёньня і ўчора,  
Абходзіў тэатры, музэі.

Хацеў адшукаць, падзвіцца  
На тое, на што прысягалі  
Антокаль і Руцэрн...  
Калі чырванелі прагалы.

Ды толькі нідзе анічога  
З тых слоў не пачуў і ня ўбачыў;  
Здалёку пачуў адно скогат—  
Ня знаю—людзкі ці сабачы...

Эх вы, мастакі і музыкі,  
Дзе вашыя слайныя творы?  
Няўжо іх падралі на лыкі,  
Калі разгараліся зоры?

Няўжо так загінула дзіка  
Ўсё тое, што вы падарылі?  
Мае мастакі і музыкі,  
Ўшануйце, услайце Марыю!


Калючай няма агарожы,  
Загоены ржавыя раны.  
На вашым шляху, падарожы  
Такое вясёлае раныне.

Ня выбіты сілы дазваньня  
І сэрца, душа не астылі.  
Мне хочацца разам быць з вамі.  
Тварыць у народжаным стылі.

Якія нязвыклыя тоны  
У фарбах і словаҳ агняцца,  
Ня ведацьмем з імі утомы,  
Мае спадарожныя брацьці!

1927—28 г.

ЦЕНЬ КОНСУЛА



## ЦЕНЬ КОНСУЛА

(1918)

Політыка, кажуць, цудоўная рэч,  
Цуднейшая нават за шашкі, шахматы;  
Прад ёю пакорна схіляеца меч,  
Прад ёю змаўкаюць гарматаў раскаты.

Кідае народы ў прадоньне зямлі,  
А ў мілым настроі да славы узносіць.  
Політыка—слоў каламутны разыліў,—  
Ад іх застаецца заўсёды хтось з носам.

Часамі, каб мэты свае дасягнуць,  
Ўжывае яна найпадлейшыя сродкі:  
Душу вырывае з съятога агню,  
Атруты падносіць на брудным ісподку.

— Што ў гэтым такога нялюдзкага ёсьць?  
Разводзіць рукамі і цісьне плячыма.  
Ухмылкай на вуснах усьцішвае злосьць,  
Ухмылкай аценьвае кожны учынак.

Тактоўнасць у словаҳ, у морганыні воч;  
Ня церпіць таго, хто супроць этыкету.  
Па сэрцы ёй заўжды шпіёнская соч,—  
Надзейныя слугі сталічных газэтаў.

У моднай візытцы выходзіць яна  
І заўжды пад чорна-атласным цыліндрам.  
У чадзе банкетным, штоночы да дня,  
Ёй тосты узносіць разъменёны лідар.

Ён ставіць яе найвышэй усяго:  
— „Ну што перад ёю плянэты вярценье?  
На’т з гор ня у сіле атрэсці сънягой,  
Ад холаду хутка й сама апруцее.

Ня съмее зъмяніць свой заежджаны шлях,  
Ня съмее парушыць рытмічнага бегу;  
Ў сусьветах гармонію быццам знайшла,  
Сваю найвялікшую радасць, уzechу.

Гармонія дзіка ў людзкой грамадзе,  
Політыка з корнем яе вырывае,—  
Ўжко волас зусім пасівеў, парадзеў,  
Нікога ня вабіць бабуля крывая.

І толькі поэт, хваравіты юнак,  
Часамі ад дурасці песьню ёй зложыць.  
Мы-ж людзі з халоднай душою ўюна,  
Мы з ёю суроўы, мы з ёю бязбожны“.—

Мой блізкі знаёмы, ваш сябра адзін,  
Які уганяўся ў юнацтве за музай,  
Які у поэзіі хмызнай блудзіў,  
Політыкай песьню дашчэнту замурзаў.

Казаў:— „Я ня ведаў што ўся у ёй моц,  
Ня ведаў яе ўнутраных я сэкрэцый.  
Ня будзе больш мучыць бяссоныцай нач,—  
Умею цяпер ужо целам сагрэцца.

Ня ведаў, што трэба ўхмыляцца знарок,  
Я-ж думаў, што ўсё гэтак праста і чыста.  
Даваў я жыцьцю не адзін ўжо зарок,  
Што шлях свой жыцьцёвы прайду урачыста.

Дык гэта-ж было захапленъне адно,  
І зараз над ім я разводжу рукамі.  
Куды выгадней апусьціцца на „дно“,—  
Пад голаў там будзе хоць шчэбневы камень.

Знаёмства другое зусім завяду;  
Нічога, што скажуць: нікчэмны натурай,—  
Затое віно буду піць, не ваду,  
І буду вясёлым на кожных хаўтурах.

Нічога, што ў песьні душою зманю,  
І будзе яна слоў іржавых асколак,—  
Затое прыкметаць асобу маю  
Дзяржаўныя людзі, вышэйшыя колы.

Мне гэта сягоńня за ўсё даражэй;  
Мне хочацца славы хоць дробнай, мізэрнай.  
Апрыкрадла ў съвітцы парванай дрыжэць;  
Цяжарам мне здольнасьці дробнае зерне.

Куды прыямней у саноўніках быць,—  
Ў задуме паважнай па залі прайсьціся.  
Абрыдзела ў шэрай будзёншчыне жыць,—  
Мне хочацца місій, саноўніцкіх місій!

Тады для услугаў усё да аўто—  
Ня толькі самому, а нават і жонцы.  
Ах, як надакучыла мне пехатой  
Адмерываць вёрсты і мілі пад сонцам!“—

## I

Народ беларускі дазваньня згалеў;  
Самотныя далі у сыпкай імgle.

Завеі над полем, завеі, сънягі,—  
Занесьлі дарогі, занесьлі шляхі.

На кожным кургане бялеюць слупы,—  
Пад імі съпявае вандроўнік сляпы.

Напевы яго падхапляюць віхры,  
Ўзьвіваюць з сабою к паўночнай зары.

Напевы, напевы! навалы палёў!  
Якая вялікасьць у рытме бяз слоў!

Шугаюць завеі на водшыбе дзён;  
Мітусіцца шэррань і съвет ня відзён.

Пустэльныя далі у космах сівых,—  
У іхнай шалёнасці сівер'ня съціх.

Ён посьвістам съвішча на ўзгор'і гадоў,  
Абняўшыся, скача з людзкою бядой.

Дынежанаасьць—белаю пенай зъмяі  
У разгневаных хвалях сярдзітай зімы.

Скудлачанаасьць хмар над самотным сялом;  
У песні азглелае нарыпень слоў.

Завея засыпала съмерці съляды  
І дзень учарайшы крывава-бляды.

Стуліўшыся злосна ў акопах крывых,  
Ускочыць, саскочыць са зывіху на зывіх.

Са спрытам пантэры ускідвае хвост—  
Ва ўвесь свой страшны узъярошаны рост.

Расьсейвае бела-съцюдзённую пільсьць  
Пад сіверны съвіст, ды пад сіверны съвіст.

На дроце колючым пушыстасьць касы,—  
Яе расплятаюць вятроў галасы.

Гайсае па фронце ўчарайшай вайны,  
Пад ёй качанеюць народаў сыны.

Ня ведала жаху такога ў вякох—  
Таму, мо’ таму й няпрытомнай такой?

А можа таму, што бязълюдзьдзе наўкол?  
Хоць вешайся ёй на асінавы кол.

Ну, дзе-ж ёй уцешыць самоту сваю,  
Калі абакралі краіну усю?

Даліну уцешнасьці дзе ёй знайсьці  
У гэтym заклятым нялюдзкім жыцьці?

---

На ўлоньні крыавых пакорных нізін  
Усьцішыўся дзень чалавечай разьні.

Патухлі узълёты страшнога агню;  
Ў прасторы завея спраўляе гульню.

Спраўляе памінкі ў магільных палёх:  
З курганам раўняе узгор'е і лог.

Шалёная шэрань абпеніла дзень;  
Завея шугае, завея гудзе.

Пад ёю схілілася ніцма усё;  
У неба ўзвіваецца белы пясок.

Ён сыплецца з лямантам дзікай жуды...  
Ў завеі нітуюцца крокі хады.

Ў завеі мутнеюць чыесь лахманы;  
Хістаюцца людзі—выгнаныя сыны.

Дазваныя з сіл выбыты, ледзьве ідуць,—  
Здаецца, ня дойдуць,—вось-вось упадуць.

На вобліках іхных мэршчыны ляглі;  
Працягаюць рукі з завейнай імглы.

Няма ім за што ухапіцца, няма;  
Суставы і пальцы нямеюць... зіма...

Вяршаліны шустрыя шум узньялі,—  
Калышуць завейную казку зімы.

У рыпе кастлявая скарга сустаў  
Ня можа ніяк, аніяк перастаць.

Па жылах ня сочацца сокі зямлі,—  
Шчапаюцца мёрзлыя косткі галін.

Ў атрушчынах іхных застрэмлены боль...  
Ў завейнасьці крыльліца белая моль.

Пражорныя плоймы лятуць на лясы,—  
Мігае й мітусіцца іхны рассып.

Яго рязьвяваюць сухія вятры;  
Асьнежыўся віхар на дзікім бугры.

Мяцеліцца даль у прагале гадоў,—  
Ідуць праз яе ўсе ня съпешнай хадой.

Ідуць ды і хочуць усё разглядзець...  
Ўжо выгнаны з пушчы апошні мядзьведзь.

Ад жалю зъбясіўся і дзіка раве,—  
Ён цела сваё разьдзірае, ірве.

На дыбы узьняўся і лапы шчапіў...  
Каму зажадалася гэтак крыві?

На дрэвы цяжар прадсьмяротны навіс...  
Шуміць Белавежа ў завейную высь.

У шуме балюча-затоены гнеў;  
Ад болю галіны спляліся шчыльней.

Пад імі, пад шэра-калючай імглой  
Чужынец-зладзюга з сякерай, пілой.

Зладзейскія вочы ў зайдросным агні;  
Ён дзікай нажывай навылет прагніў.

На вусны маршчыны злачынства ляглі;  
Ён ліжа хваёвую кроў на гальлі.

Раскатная рэха па пушчы трашчыць,—  
Па шчоках краіны ня шчокат-ляшчы.

Магутныя дрэвы магутна гудуць  
І падаюць трупам на сыпкую жудзь.

Скrozъ пляжаць у пень Белавежы страі—  
Уzechу і гордасць плянэты Зямлі.

Ад жудаснай съмерці ўсякаюць зубры,—  
Равуць прадсьмяротна на кожным бугры.

Ад жаху сівеюць іх грывы і шэрсьць,—  
З завеі выходаіць на стрэчу ім съмерць.

Аблава вільгельмцаў на съмірных зуброў,—  
На сънезе, запёкшыся, съвежая кроў.

На сънезе съляза ды з журботных вачэй—  
Па мёрзлым крыштале съякае, цячэ.

Зуброў белавескіх зынішчаюць ушчэнт,—  
Ў нямецкіх музэях няма іх яшчэ.

Па пушчы ім болей ужо ня блудзіць,  
І самкам ня ведаць прыплоду-радзін.

У рожкі ня пойдуць пад шумнай сасной.  
Ні съцюжнай зімой, ні зялёной вясной.

Ня ўчэпяща рогі ў кудлаты мятлюг,—  
На іх закідаюць сягоńня пятлю.

Апошнія дні на радзіме сваёй,—  
Праз дзень, праз другі разьвітаюцца з ёй.

Замест Белавежы таемнай такой—  
Музэі цывілія ды парк над ракой.

Трухлець для адных, сумаваць для другіх...  
На Эльбе губляюцца ў хваліх кругі.

Там недзє па беразе стромка-крутым  
Зуброў белавескіх прагоняць гурты.

Ў такія зімова-завейныя дні  
Вярталіся ў хаты салдаты з вайны.

Ў такія вось дні, у такія якраз  
Рабілі у Берасьці нам рэвэранс.

Над съценамі крэпасьці вісла імгла,—  
Пад ёю падпісана згода была.

Праз пушчы, імшары, лясы—нацянькі  
Памчаліся грозна на ўсход цягнікі.

Гручэлі па рэйках адзін за другім,—  
І колы адзьвяквалі цокальны гімн.

Ясмужваў завею ўскудлачаны дым;  
Траслася ад съюжы краіна пад ім.

Пісала гісторыя кплівы гrotэск;  
Ішлі окупанты з вакзалаў у Менск.

З-пад лоба глядзелі на горад стары,—  
Касіліся вочы на скалы-муры.

Тырчэлі цагліны разваленых съцен,—  
Шарахала гэта нязвыклых гасцей.

Пустэльныя вуліцы беглі на пляц;  
Ніхто окупантай ня вышаў вітаць.

II

Да торбы краіну вайна давяла,  
Да торбы жабрачай, галоднай уцехі,—  
Як многа у хлебе пракіслым зяла!

Усюды руіны, курганы маршчын;  
Між імі губляюца радасьці съцежкі,  
Між імі і сумна-жалобных лагчын.

На гэтай зъдзічэласьці змучаных дзён,  
На шчэбнях руінных, дзе жвірыцца камень,  
Эпохі паралюш, злачынствы, праклён.

Ў азгелых руінах конвульсій гады;  
Між імі Цень Консула нешта шукае,  
Хіхікае ў кроках зладзейскай хады.

Ўзынімае свой чорны цыліндр над сабой,  
Каб моўчкі пад ім пакаленъні прайшліся,  
Бы арміі войска пакорнага ў бой.

Ступае нагой на магільны курган,—  
На трон сваіх будучых консульскіх місій,  
Сыціскаючы ў лапе крывавы наган.

Прабор,—валасы артыстычна набок,  
Прылізаны нават і хітрыя бровы,  
За скронямі съціплы юдаўскі зрок.

Адцень ізуіта на вусны лягla;  
Падведзены твар задумённа-суроны,—  
На рысах злачынных настрояў імгла.

У чорнай візітцы з разрэзам наўкос,  
У модных бліскучы-рыпучых лякерах,  
А ногі уроскід на цэлы пракос.

У словах двудушных, бы той сатана;  
Умее здавацца на'т шчырым бязъмеры,  
Умее заўсёды балячкі съцінаць.

Руіны аканцілі плынную сінь;  
Па жорасьце колкім шарахае вецер,—  
Сягоныня ён нейкі адменны зусім.

Ён крыўду зъмітае з кастлявых руін,—  
Душа ад пякучага болю ірвецца,—  
Ня можа ён выцерпець консульскіх кпін.

Схапіў у прыгоршчы ажорсьцінаў з съцен  
І Консулу ў вочы ў адчайнасьці пырснуў,—  
Ад злосьці сузмрок на маршчынах згусьцеў.

— О, гнеў, каструбатыя стромы руін!—  
Трасеца ад гнеўнасьці й чорнае крысьсе,  
А вочы, бы вырваны з бруднай крыві.

Цень Консула мускуліць „помсты танго“,—  
На шчэрбленых щэбнях становіцца ў позу;  
Два новыя цені брыдуць да яго.

Здалёк іх ніяк не разгледзець у твар...  
Самотна шумяць над прасторам бярозы,  
Самотна выглядвае месяц з-за хмар.

Ён хоча рабрыны руін асьвятліць,  
Каб цені былі выразней у вабрысах,  
Каб можна было распазнаць іх з зямлі.

Падходзяць да Консула съцішнай хадой,—  
Запал іх адважнасці мужнай скарыўся,  
Трусьлівасці плямы ляглі на съядох.

Лісьлівыя вочы чакаюць чагось,—  
Няйначай съятога яго блаславенъня,—  
І просяць:—Хутчэй-жа... па скуры мароз...

Ў каленях съцягнуліся жылы, зірні!  
Узносім сваё да цябе мы маленьне,  
Узносім, узносім і падаем ніц.

Для нас усёроўна, які твой загад,  
Бо мы і ня мы,—ты-ж ведаеш добра...  
З нас кожны ўсяго твой пакорны слуга.

Ўсіх дзей абумоўленасць толькі ў табе;  
Шкілеты свае прад табою мы горбім  
Заўсёды і зараз на гэтай скале.

— Даволі прысягі! Бліжэй да мяне!  
Вы бачыце, ў позе якой я прад вамі?  
Павінна ў пакорнасьці ўсё анямець.

Успомняць калісъці, што тут я стаяў;  
На шчэрбленых шчэбнях змагаўся з віхрамі,  
І ўсё-ж пад цяжарам плячэй ня стуляў.

Вы бачыце, ў позе якой я, ці не?  
Каторы з вас згодзен быць дамаю сэрца?  
Каторы ня хоча душой скачанець? —

— Абодва мы хочам яе адагрэць,—  
Ад страху заўсёды, заўсёды трасецца,  
Ёй цёпла бывае ўсяго толькі зредзь. —

Іх слова трупелі на плітах сырых;  
Бяз водгульля ў далях яны заміралі;  
Нікога ня кратай асіплы іх хрып.

Усплыў на прагаліну месяц-юнак,  
Адсьвет свой згубішы у хмараах ірваных,—  
Ён гэтага ўцяміць ня мог аніяк.

Руінаў штылі ў суматоце страшной;  
На шчэбнях Цень Консула й Цень лейтэнанта;  
Людзкое-ж жыцьцё на іржавых ражнох.

Як зграбна адтопваюць „помсты танго“;  
Як спрытна шліфуюць руінныя канты,—  
Паблісквае толькі абсацны агонь,

Ў маршчынах цагляных прарэзълівы съвіст,—  
Ніяк не ўтаймуецца сівернасьць злосьці,  
Ніяк ня усьцішыць поэт-журналіст.

У гордасьці юнага прапара ён  
Цень Консула славіць, да зораў узносіць  
І свой аддае яму ніzkі паклон.

Ад „помсты танго“ ў захапленьні увесь,—  
Ў крыві яго радасьці воцат пульсуе;  
На шчэбень і ён ускарабкаўся, ўзълез.

Усё-ж да саноўнікаў крокам бліжэй,—  
Ня ведаць цяпер яму болю і суму,  
Ня ведаць, што й сам ён сабе на'т ілжэ.

III

Адведзен для Консула быў асабняк  
На вуліцы ціхай, хоць самай цэнтральнай.  
Патруль праганяў з тротуару сабак,—  
Калі-ж агрызаліся—вёў у каральню.

А людзі заўсёды, заўсёды здалёк  
Абходзілі гэтае чорнае месца;  
Калі на зямлю апушчаўся сузмрок,  
Тады яго дворнік выходзіў падмесці.

Ў парадным пад'езьдзе шумела аўто,—  
Дзяжурыў дадзенна успыльчывы шофэр.  
Са словам к яму не звяртаўся ніхто,  
І вусны яго ад маўклівасці шорхлі.

На гэтым аўто прагуляцца любіў  
А шостай гадзіне знэрвованы Консул;  
Ў дарозе трусьліва-пасьпешлівым быў,—  
Вяртаўся заўсёды пуцінай укоснай.

На змроку—а шэрай гадзіне штодзень  
Зьбіраў ён нараду ў сакрэтным пакоі;  
Яна адбірала жыцьцё у людзей,  
Рабіла краіне съяротныя ўколы,

Заўсёды падпісаны быў протокол  
Аднэю і тэю-ж сямейкаю прозывішч;  
Заўсёды на літарах—кроў, алкоголь,  
А ў тэксьце пракісла-атрутная рошчын.

Сягоныя таксама — адбудзеца ў сем,—  
Пытаньняў назойліва-пільных ёсьць шэраг.  
Прымаюць удзел: журналіст Валасень,  
Лейт'нант і сам Консул, сам Юлій Отэро.

„Нарада траіх“, протокол № 5,—  
Яго не забудуць у нашай краіне,—  
Па ім павялі на Гальготу караць  
Ад маткі гаротнай апошняга сына.

---

Ў таемнай суцемні сакрэтны пакой:  
На чорным стале электрычная лямпа,  
Наўкол аняменьне, санлівы спакой,  
Зацята у пазму крывавая клямка.

Ня съмее ніхто гэту клямку ўшчыніць,—  
Ушчэмлены ёю дубовыя дзвіверы.  
Няхай сабе сэрца людзкое шчыміць—  
Ўсёроўна яму яны тут не павераць.

Пад лямпай схіліся трох галавы—  
Вачыма ценъ літараў зайдрасна ловяць.  
Ад злосці ў кожнага твар палавы,—  
Зубамі кусаюць чужое ім слова.

Ўсё хочуць адведаць, якое на смак,—  
Ці часам няма у ім толькі атруты?  
Яно ім—халодны, асьлюзлы сълімак,  
Яно ім здаецца агідлівым струпам.

Зрабілі адсопку, зъмянілі ўсе дух,  
І слова бярэ для дакладу Отэро.  
Ўсяго лейтэнант з журналістам удвух  
І аркуш вялізны прад кожным паперы.

— Вядома, мы тут окупанты і ўсё...  
Тут кожны павінен прад намі карыцца.  
Імпэрыі меч мы з сабою нясём,—  
Зайсёды ён гневам халодным іскрыцца.

Мы ведаць павінны, павінны мы знаць.  
Што тут рэволюцыі дзъве адбыліся.  
Расійскай Імпэрыі зъежджана снасьць,  
Штандары яе растраліся ў высях.

Чырвоныя, съцягі узняты былі;  
Тут гімны свабоды працоўныя пелі.  
Мы помніць павінны, што ў гэтай зямлі  
Нас з хлебам і з сольлю ня вышлі й ня стрэлі.

І нашай Імпэрыі грозны штандар  
Гатовы яны разарваць на анучы.  
Ня кіне ўжо іх у саромлівы жар,—  
Гатовы Імпэрыю дзіка замучыць.

Вось ім прыпісаць мы павінны рэцэпт  
Такі, каб запал да свабоды ўспакоіў;  
Такі, анямелі каб жылы ў руцэ,—  
Тады ўсяго зможам мы жыць тут спакойна.

Тады можа быць і на вуснах усьмех,  
А покуль—настрой запушчаны дзёран.  
Дараадцы мае, што вы скажаце мне?  
Чым можаце думак наплыў абадзёрыць?—

#### ЛЕЙТЭНАНТ

Лякарства вільгельмскую дозу для іх  
Я сам упушчу,—толькі мне прыпішэце.  
Я шпагаю вусны праткну ува ўсіх;  
Расслухаю зраду ў затоеным шэпце.

У жорсткасці Бісмаркам буду другім;  
Я кожную пядзю зямлі анямечу.  
Я вырву з грудзей—рэволюцыі гімн,—  
Ў пакоры ўсе будуць схіляцца і кленчыць.

#### ВАЛАСЕНЬ

А я, як тубылец, магу вам сказаць:  
Збавенъне краіне пад вашай каронай.  
Вільгельму павінны вітаныне паслаць,  
Ён бацькам сягоняня прыходзіща кроўным.

Аб гэтым кампанію ў прэсе падняць,—  
Ўсіх здраднікаў злосных я выдам на шпалтарах.  
Іначай ніколі ня ўбачыць паўдня,  
Іначай мы бітымі будзем на картах.

### ОТЭРО

Дарадцы мае вы, прыемна мне чуць  
Аб вашай адданасьці, мужнасьці цьвёрдай.  
Цяпер далажыць пра другое я хачу,—  
Будзёншчына наша, як брудныя вёдры.

Я зараз паставіць хачу на разгляд  
Дзяржаўнага зъместу праступак Батуры.  
Зъняславіў публічна ён царскі загад,  
Ў якім гаварылася толькі пра турмы.

Ніяк дараваць мы ня можам яму,  
Караць яго мусіць суровасьць закону;  
Павінна зъядаць яна нарасьцяў муль,  
Павінна, пакуль не нагоніць аскомы.

Паўстаў ён супроць монархічных съвятынь  
І нейкага хоча краіне збавеняня.  
Ён, пэўна, ня ведае нават аб тым,  
Што й вецер—вясёлым заўсёды ў завейнасьць.

Павінны сурова караць мы яго,  
Каб іншыя гэткай адваті ня мелі.  
Павінны адвесьці у лес ў ланцугох  
І там каб ад кулі жыцьцё анямела.

### ЛЕЙТЭНАНТ

Я цэлкіх пашлю на расправу стралкоў,—  
Прамаху ня будзе ні ў якім выпадку.  
Кажу—што я сам сваёй мужнай рукой  
Дам выстрал у голаў на самым астатку.

### ВАЛАСЕНЬ

Вось гэтак, вось гэтак нядзячным такім,—  
Хай ведаюць добра, што значыць ушчунак.  
У прэсе прысьвечаны будуць радкі  
Дзяржаўнае здрадзе,—ужо ня ўпушчу я.

### ОТЭРО

Прыемна, прыемна, дарадцы мае,  
Што вы падзяляеце ўсе меркаваньні!  
Я зараз хачу далажыць аб турме,—  
Паважнае гэта надзвычай пытаньне.

Прайшлі рэволюцыі бурныя дзъве,—  
Разбураны імі астрогі і турмы;  
Куды вось сягоńня саджаць нам людзей,  
Якія гатовы зноў рынуцца ў штурмы?

Я думаю—кожны тут згодзіцца з нас,  
Што ў съпешным парадку, у съпешным  
нарадзе

Павінны турму збудаваць мы для мас,—  
Канец тады толькі і можа быць здрадзе.

Турму па апошній конструкцыі турм,—  
Акустыка быць там павінна магільнай...  
Прыцісьне людзей апанураны мур,—  
Шрамы іх зубоў захаваюць цагліны.

Кажу, што акустыка мучыць мяне,—  
Конструкцыя дзіўнай найноўшай систэмы.  
Нам трэба, каб гук заміраў пры съязне,  
Ня вырваўся ён каб ніколі за съцены.

Такая нам трэба сягоńня турма,  
Якая-б у съценах сваіх акарэлых  
Такою была-б, як жывому труна,  
Каб можна было ў ёй чыніць і расстрэлы.

Ваш погляд на гэта пытанье прашу,—  
Я ўпэўнен, што будзе зусім ён дарэчы;  
Я ўпэўнен, што ўцешыце словам душу,  
Ня будзеце гэтакай справе пярэчыць.

#### ЛЕЙТЭНАНТ

Вядома, вядома—вітаема плян!  
Згаджаюся быць я турмы мэцэнатам.  
Як многа ў дзяржаве атрутлівых плям,—  
Ці выведзем іх мы ў сталецьці дваццатым?

Проект архітэктар падасьць хай хутчэй,—  
Мы з гэтым ані не павінны марудзіць.  
Ня зловіма часу, калі уцячэ,  
Ня возьмем яго мы тады ўжо за грудзі.

#### ВАЛАСЕНЬ

Я новую ў прэсе пастаўлю мішэнь,—  
Абстрэлы па ёй будуць весціся з тэктам.  
Конструкцыя гмаху на чорным клішэ  
Ілюстрацыяй будзе на самым астатку.

#### ОТЭРО

Прыемна, прыемна, прыемна як мне!  
Дарадцы, пытанье апошняе стаўлю,—  
Цэнзуру й поэтав яно закране,—  
Пачуцьці іх мусіць ацягвацца стальлю.



З іх кожны, ўсёроўна, як той варыят,  
Гатоў перагрызьці ўсе нашы карэнныі.  
Сабе дазвяляюць занадта ўжо шмат...  
Ну, чым-жа для іх окупацыя дрэнна?

Для вас, лейтэнант, абавязак яшчэ:  
Да заўтра цэнзуру вайсковую ўвесыці.  
Я ўпэўнен, ня вырвеца песьня з кляшчэй,  
Яна атрупее адразу на месцы.

Суровыя можаце кары ўжываць...  
Калі-ж непакорнымі будуць поэты,  
На'т вены і то прымушайце ўскрываць,  
Як колісь у Рыме рабілі за гэта.

#### ЛЕЙТЭНАНТ

Служыць для Імпэрыі заўжды гатоў,  
Прад ёй абавязак даручаны зъдзейсьню;  
Прад ёй, прад Нямеччынай нашай сьвятой,  
Ушчуну, ушчуну свавольную песьню.

#### ВАЛАСЕНЬ

Я ў гэтым з прыемнасцю вам памагу,—  
Настроі поэтаў мне добра вядомы.  
Падстаўлю я з іх некоторым нагу,—  
Я ўпэўнен, упэўнен, што добра іх доймем.

#### ОТЭРО

Дарадцы, мая вам падзяка, мая...  
На гэтым сягоныня нараду канчаем.  
Зясьвеціць Імпэрыі нашай маяк,  
Засьвеціць у змроку людзкога адчаю.

## IV

Ў завулку нялюдным, няўтульна-глухім,  
Адзічвала шэрую высь камяніца;  
Ў рыштку каля съцен там расьлі лапухі,  
На вокнах-жа краты, замест акяніцаў.

Насупраці брамы вялізарны крыж  
Ачэрніваў дні перакладзінай чорнай;  
На ім нарасло ўжо нямала іржы,  
Ацьвіліўся мохам ля самага дзёрну.

Заўсёды стаяла па тры патрулі,—  
Нікога прайсьці яны тут ня пушчалі.  
Як людзі ў цямніцы халоднай раўлі,  
І ведацьмуць толькі яны ды начальнік.

О, воіны славы, мізэрная страж,  
То-ж вы асмакталі пакуце маршчыны!  
Ніколі нутра не ахопліваў страх,  
Заўсёды з адвагай няшчасных ляшчылі.

Сягонешнім вечарам прыткія штось,—  
Адзьвякваюць спрытна па бруку падкоўкі.  
Па жылах зъмяіцца нялюдзкая злосць,  
І стрэльбы узяты ва ўсіх назгатоўку.

Начальнік ня сьпіць, правярае пасты;  
Завулак зацягнены згушчаным змрокам,  
Завулак бязълюдны, зьдзічэла-пусты,—  
Здаецца, ад сырасьці й съцены прамоклі.

Сягонешняй ноччу па ім правядуць  
На съмерць пакаранага тройцай Батуру.  
Лісты у прыгоршчы загорнуць бяду  
І кінуць яе на закляты падмурак.

Праходзіць тут будзе Матуля ў сълязах,—  
Аддаці вітаньне апошняе сыну.  
Вятры будуць сълед яе кожны лізаць,  
Развейваць жалобную ў змроку хусьціну.

Дарога—заежджаны й гідасны вуж,—  
Выбояў і колаў сумятная грыжка...  
З дванащтатай... самая поўнач і глуш...  
Аўто... лейтэнант... і канвой каля крыжа.

Турэмнае брамы прарэзълівы рып...  
Бражджаць ланцугі на нагах у Батуры:  
Выводзяць яго канваіры аж тры;  
Ад болю ён вочы зьнябытыя жмурыць.

Сівая матуля галосіць наўзрыд;  
Праціснуцца хоча да сына як-небудзь.  
Яе ня пушчаюць у зброі зьвяры,—  
Ня хочуць яны яе слухаць і ведаць.

Шчапіла-ж ад роспачы рукі калі  
І ўпала прад сынам сваім на калені,  
Тады лейтэнант сам скамандаваў: плі!  
І қулі прарэзалі змрок ашалелы.

Шчэ некалькі дадзена залпаў было...  
Матуля ірвала ад жаху валосьце;  
Ад болю ёй дух у грудзёх заняло,  
Ад болю жахлівага сэрца зайшлося.

За сына свайго яна слала праклён...  
Ад болю суставы і жылы нямелі.  
Над ёю схіліўся абшчыпаны клён,—  
Лісты яго ўвосень яшчэ адшумелі.

Сабраўшы апошнія сілы свае,  
Яна за аўто у бяспамяцьці бегла...  
Прастор ад сузмроку зусім асавеў,  
А зоры у хмары калматыя зъбеглі.

---

Аўто за прадмесьце Батуру імчыць,  
Дзе хвойяў зялёных шумяць верхавіны.  
Аўто між журботна-пакутных лагчын...  
Крывёй ацякаюць чаканьня хвіліны.

Маўчаць канваіры, ўсьцішаючы гнеў,—  
Напіцца крыві чалавечас прагнуць;  
Маўчыць лейтэнант—ён душой атрухлеў,—  
На твары азызылівым сълюзная багна.

Матор затарнован і спынены ход...  
Выводзіць Батуру канвой з лейтэнантам.  
Святой інквізыцыі новы прыход  
Сваё прасьпявае сягоныя літаньне.

На'т хвоі жалобны супуцілі шум,—  
Стулі галовы, бы сёстры ў журбоце.  
Залопаў над імі спрасонку каршун;  
Навокала ўсё у сузмрочнай маркоце.

Да хвоі стрыжнёвай прывязан ланцуг,—  
Ушчэмлены ім непакорны Батура.  
Хіхіке съмерць маладому хлапцу,—  
Кастлявая зводня настроі муштруе.

Канвойныя сталі ў шарэнгу адну,—  
Ад злосці крывёй налісія іх вочы.  
Жыцьцё маладое вось зараз сатнучь,—  
Ніводная куля ня здрадзіць, ня збочыць.

Ні ў воднага стрэльба ў руках ня дрыжыць;  
Узьняў лейтэнант свой агідлівы палец;  
— Лягчэй расстраляць, чым расьпяць на  
крыжы,  
Лягчэй і канатць, калі сэрца апаліць...

Стралкі, па мішэні ушчэмленай—плі!—  
Тры залпы—і кулі скрывавілі цела:  
Гарачая рагі з грудзей пацяклі,  
Навылет прабітае сэрца зънямела.

Калі-ж адвязалі ад хвоі ланцуг,  
І мёртвы Батура зваліўся на землю,  
Тады лейтэнант—разбадзёраны зух—  
Апошні даў выстрал у самае цемя.

Магілы яму не капалі яны,—  
Пакінулі цела зъяром на папаску,  
Пакінулі цела сабачай ганьні,  
Каб нават па съмерці ня ведала ласкі.


Матуля усё-ж адшукала яго...  
Ў бяспамяцьці сълёзным схапіла за голаў:  
— Патух у вачох майго сына агоны!..  
І хвоі над імі наземілі гольле.

Прыпала губамі да ранаў душы,  
Хацела з іх высмактаць боль ачумелы.  
— Хто сыну жыцьцё адабраў, патушыў,  
Праклён таму маткі ўчарнелай!—

1928 г.



ЧОРНАЯ ДАРОГА



\* \* \*

Сам ня знаю, што сягоныя я сыграю,—  
Толькі струны ліры узьнімаюць граньне.  
Параходы ў ходзе, падаюць сыгналы,  
Хвалі размываюць цёс гранітных граняў.

Хвалі узьнімаюць на Няве трывогу,  
Бы ў душы поэты гнеўныя усплёсы.  
Як ня ўспомніць тут мне чорную дарогу  
І свайго юнацтва дзень съветлавалосы.

Зябка мне і сэрцу ў палітоне штацкім,—  
Ўзьняўся вецер золкі на заліве Фінскім.  
Я стаю ля съценаў акадэміі мастацкай,  
Прад вачмі маймі вяліканы сфінксы.

Ці ўзвіеца дух мой творча-сакаліны?  
І ці ўдасца толькі мне іх разгадаці?  
Пralажылі людзі рэйсы-каляіны,  
Пralажылі ўсюды: праз паветра й гаці.

Я-ж тулюся ў суме да самотных статуй,  
І съяза спадае на граніт і мармур.  
Беларусь краіна, найміцай астатній,—  
Ў апранасе рванай днём і ноччу хмарнай.

Ой, Зямля-плянэта і браты-народы!  
Я спраўляю штодзень страшнае маленьне:  
Расьпяваю псальмы аб краіне роднай,  
Расьпяваю ўвечар, стаўши на калені.

Сашчамляю рукі і ўзынімаю ўгору,—  
Хоць ня містык духам, не манах пакорны.  
Бачу на панэлях бяспрытульны горад,—  
Не магу ўхапіцца аніяк за корні.

Пэўна вечна жыць мне з песніяй  
бяспрытульнай;  
Вырадкам праслыць, знаць, суджана ад роду.  
Выйду на дарогу, насустрэч Матулі,  
Можа прыйме сына, не знайшоў што броду?

Я злажу вітанье ня у чэрствых словах,—  
Мо' прыгорне цела і душу уцешыць?  
Пазрываюць ветры з стрэх старых салому  
І мне з ёй усьцелюць пуцявіны, съцежкі.

Будзе дзень съвяточны, дзень другога  
прыйсьця:  
Прыдзе Маці з сынам, на услоне сядуць...  
Расшумяцца клёны, расшумяцца лісьця,—  
Будзе съвяткаванье песеннае ў садзе.

Прыдуць з песніяй тыя, што сабе ня лгалі,  
Што сълязу ранялі на сырым кургане...  
Параходы ў ходзе, падаюць сыгналы,  
Хвалі размываюць цёс гранітных граняў.

## НОВЫЯ ЛІСТЫ

Не пракляну сваіх радзінаў  
Пад сіласцьць ядраў халастых;  
Ізноў з чужыны на радзіму  
Мне хочацца паслаць лісты.

Ня вымерлі усе жывыя,—  
Ёсьць там радня мне па крыві.  
Чаго ваўкі так з ветрам выюць?  
Чыя пагібелль на краі?

Якія ў хмараах завываньні!  
Як-бы нябожчыкаў нясуць.  
Съплююць сіверы літаньні  
Пра радасцьць нашу і пра сум.

Ці-ж варта съцюжай атуляцца?  
Пад ёй сінэе цела й кроў,  
Ржавее дзень сыры на клямцы,  
Вылазіць волас з чорных броў.

Ў людзкіх вачох асеньні сполах,  
Мігрэні змучанай пары.  
Я чую, як пад жоўты шолах  
Ганяюць чорныя шары.

Шапоча чэрал чалавечы...  
Більярдны стол... жалобны кон...  
Ў сягонешні съвяточны вечар  
Прайду я ціха ля вакон.

Ня буду заглядаць у шыбы—  
Баюся радасных грымас.  
Я вылечу свае ушыбы,  
А покуль—ўсім спакойны час.

## I

Мой родны, як здароўе, сілы?

Якія радасьці ў сям'і?

Ці старасьць ног не падкасіла,

Ці з рук ня выпусьціў сяўні?

Хто ў ночы блудзіць ля ваколіц,

Хто моліца перад Хрыстом?

Мяне ўсё гэта непакоіць,—

Такі асеньні ўжо настрой.

Татуля мой, паклон ад сына,

Паклон суседзям і радні.

Хацеў-бы быць я селянінам

У нашы ўзыоджаныя дні,

Ды што-ж, калі жыцьцё судзіла

Інакшы лёс ад роду мне:

Я закідаю рук вудзілны

На шыю песеннай вясьне.

Тулюся целам няпрытомным

Да палкіх форм яе грудзей.

Яна трymае песень томы

І церні радасных надзей.

Таму й пакінуў я палетак,  
З курамі сонную павець.  
Ня ведаю—ци ўцямна гэта,  
Ці ў моцы сына зразумець?

Татуля мой, ты няпісьменны,  
Жывеш ‘шчэ першабытным днём:  
Заўсёды вечарам асеньнім  
Ідзеш у хлеў з съвятым агнём.

Ўсё там авеяна таемным,—  
Загадкай вечнай чорны ценъ.  
Ідзеш бачком—хадою кемнай  
І моўчкі тулішся да съцен.

Я вобраз гэты сёньня бачу  
І сам падобен да яго.  
Мае удачы і няўдачы  
Разъвейце, ветры, па лагох!

На йгрышчы гэтым я ня буду,  
А ты, татуля, ўсё-ж схадзі!  
Пайду я заўтра чорным грудам  
У даль маўклівую адзін.

Сяброў сваіх я там ня стрэну,  
Іх съцежкі ўлукаткі пайшлі.  
З свайго дастану сэрца стрэмку  
І уваткну ў душу зямлі.

Няхай адчуе боль цярпеньняў,  
Якія ў песьнях я нясу.  
Зара мне зваліцца на цемя,  
Рассыпле йскрыстую расу.

Падстаўлю ёй гадоў прыгоршчы  
І чэррап памінальных дзён.  
Над смуткам, гольле распасьцёршы,  
Заплача прыдарожны клён.

Лісты дарогаю гусінай  
У вырай будуць адлятаць.  
Татуля мой, прыдзі да сына,  
Не дачакаўшыся й ліста.

Ты да магілы знайдзеш съцежку,—  
Чытаць я вершы буду там;  
Сваю апошнюю усьмешку  
Табе з паклонам перадам.

## II

Халат вякоў віхры ўзматнулі,  
 Ў гадох застукаў дзень крыві;  
 Мая цярплівая матуля,  
 Паклон сыноўскі мой прымі.

Якія-ж дні цябе сустрэлі  
 Каля расхрыстаных лагчын?  
 Пісалі мне, што пастарэла,  
 Што твар на пісягох маршчын?

Чало пакрыў бялявы смутак,  
 Вачэй блакіт паласкавей.  
 Тваёй тугі вячэрні згустак  
 У чары льле асеньні зглей.

Зара над хатай пазяхае;  
 Ідзеш адна ты цераз двор...  
 Вярба схілілася сухая  
 Каля засмучаных вазёр.

Такія вобразы і зданьні!  
 Перад вачмі маіх трывог.  
 Твае сялянскія паданьні  
 Ў душы сваёй я не зъбярог.

Калісъці, праўда, быў аратым,  
А сёньня іншае пасяг:  
З сваім малодшым братам  
Нясу скрываўлены твой съязг.

Няхай сабе растрэпле сівер,  
Няхай парве і кіне ў дол.  
Мая матуля, 'шчэ ня вымер  
Ў душы сыноўскай сум і боль.

Хацеў-бы я, каб паміж днямі  
Прабег пудлівай масьці лось...  
Ня ведаю, ці ўспамінаеш  
Мяне ты за вячэрай сълёз?

Калі вялікі ўсходзіць месяц,  
Гляджу заўсёды ў даль дарог:  
Якія рыцары гразь месяц  
І хто зъяджаецца на торг.

Шуміць бярозавы гасъцінец,  
Гальлё сланяючы ў бакі.  
Мая матуля, срэбны іней  
Губляе месяц ля ракі.

Лавіць яго ў зялёных марах  
Дазволена глаўлітам мне.  
Я вельмі рад—жыву ня марна,—  
Вянок паложаць на труне.

Пісаць ня маю больш нічога,  
Пяро скрабе далоні рук.  
Мая пясьнярская дарога  
Не давядзе мяне к дабру.

Усе, усе й мае навіны,  
Ня маю ўцешыць болей чым.  
Вітаньне шчырае ад сына...  
Душки ніяк не залячыць.

### III

Ня змогуць завесыціся ў словах мікробы,  
Патручаны ўсе сулімою і воцтам.  
Поэты Заходній, Усходній Эўропы,  
Вам ліст пасылаю сэкрэтнаю поштай.

Вялікую страту дзяржавам учыніць:  
Ня возьмуць з яго, ні цэнзурных, ні мытных.  
Поэты, хто дзьверы з вас першым адчыніць?  
Хто хоча пачуць беларускія рымы?

Даўно вы поэзіі ўжо ня чыталі;  
Абрыдла як вам і жыцьцё, і плянэта!  
А ў нашай краіне пад гукі цымбалаў  
Уцешныя песні съпяваюць поэты.

У пушчы шумлівай, дуброве зялёной  
Мы ловім і любім таемнае штосьці;  
Там нашы эстрады, там нашы салёны,  
К нам вецер увосень заходзіць у госьці.

Яго мы частуем рабінавым сокам,—  
Каб ведалі толькі, якая ў нас восень!  
Ліст кожны ўзвывіаецца ў неба высока  
І віхры між зорамі белымі носяць.

У нашых прасторах шмат казачных шумаў...  
Ці быў хто калі з вас у нашым Палесьсі?  
Ці бачыў, як сінія хвалі сумуюць?  
А людзі съпяваюць спрадвечныя песьні.

У гэтым сягоньня і наша уцеха,  
Ад гэтых вось песень мы й вучымся ладу.  
Поэты у нас не разьбіты на цэхі,  
Ніхто не складае дакучных балядаў.

Ў нас новыя творацца песьні і жанры,—  
Ня любім мы толькі кляймо на іх ставіць.  
Паслухайце раніцай, вечарам ранньнім,  
Як ветры старонкі кніг нашых лістаюць.

Мы блізкія сёньня людзям і прыродзе,—  
Ў нас пульсы крывёю зывярынаю б'юцца.  
Ці чулі што-небудзь аб нашым народзе?  
Ці чулі што-небудзь аб вечным бяспуцці?

Ліст гэты пішу я да вас з Беларусі,  
Дзе зоры вачэй аніколі ня плющаць...  
Вітаньне з паклонам зрываецца з вуснаў,—  
Бывайце, бывайце!.. Вітае вас.

П у ш ч а.

### ЗАШУМЕЛІ ЛІСТЫ

Верасьнёвыя смуглыя колеры  
Ў зудуменъні засмучаным вянуць;  
Ў задуменъні бярозы пакорныя  
Атрусаюць журбу на паляну.

А вятры над панурымі ўзгоркамі  
Разъвяваюць лістоў пазалоту.  
Ўжо рабіна з калінай прагорклаю  
Абліліся крывёй каля плоту.

Расьпялёхаўся лёгкімі вёсламі  
На вазёрнай суцемені месяц.  
Зашумелі лісты над усплёсамі,  
Залісталіся ласкава ў лесе.

О, ЖОЎТАЛІСЬЦЕ МОЙ АСЕНЬНІ!

О, жоўталісьце мой асеньні,  
Прышоў расцалаваць твой шум!  
Не палажу я голаў ды на сене,  
Пакуль ня выпяю табой душу.

Ня ведаю, чаму люблю так восень?  
Не ў ідэолёгі-ж тут рэч.  
О, песьня, песьня звонкіх сосен,  
Плыві да сонца насустрэч!

Яно ня ўцерпіць—прасълязіцца  
І сълёзы закрышталяць у красе.  
Люблю шушуканыне я лісьцяў,  
Люблю іх шэпест нарасьпей.

Люблю я пералівы іхніх тонаў,—  
Ня вытканы 'шчэ дэсань паясоў.  
Маё сэрца ня было ў прытоне,—  
Аддаю сягоныня ім усё.

\* \* \*

Укленчылі дні перад лесам  
І моляцца жоўтым лістом.  
Туман над далінай разьвесіў  
Свайго задуменъя сутонь.

Пайду я лукатаю съцежкай,  
Націснуўшы шапку на лоб;  
Пайду дзе рабінъік гусъцейшы,  
Дзе ягад крывавы ўмалот.

Няхай асьмяюць мяне ветры  
Пад лопат асінавых слоў;  
Я сёньня хачу успаветрыць  
Души чалавечай расол.

Абляпана плямамі восень,  
Па целе ашэрхлы мароз...  
Мы цеплім пад зорамі восецы  
І лечым асеньні склероз.

Я доктарам быць не бяруся,  
Хоць ведаю й лекаў сэкрэт...  
Съплюю сваёй Беларусі,  
Бо толькі быў ёю сагрэт.

Вы гімнаў съвятых запявалы,  
За грэхам бяжэце ўздагон!  
Ці бачыце вы, як на хвалях  
Усхліпвае сіні агонь?

Стулілася восень азябшы  
І вуснамі ловіць усхліп,  
А ветры, далоні узыняўшы,  
Трасуць верхавінамі ліп.

Латошаць трусьлівы асіньнік,  
Съмяюцца ў сям'і лапатух.  
Люблю я такія часіны,  
Яны ускрыляюць мой дух.

## НА ВОСЕНЬ ДЗІЮЛЮСЯ

Ў зънямозе крываю каліна да долу навісла;  
Асеньнюю песьню ёй сівер съпявае ля весньі:  
Мэлёдны лълюща,—іх ловяць сузорныя высі,  
Іх колер асенны асіверыў сінь паднябесься.

Праз вокны стральчатыя замка на восень  
дзіўлюся,  
Губляюся ў шэлесьце, лоскаце хваль залацістых;  
Я з ёю напевам, авеенным музыкай сумнай,  
дзяляюся,  
І ліст ажайцелы зрываю з кляновай мансты.

Далоні яго для мяне—два вялізных экраны;  
Іх я расьпішу съветаценямі кволых настрой.  
Вясною зялёной на сэрцы загояцца раны,  
І ліру сваю залатую нанова настрою.

Вятры-юнакі ліставеють на стромкіх узгор'ях,  
Усьцілають лістами даліну души ачарсьцьвелай.  
Хто ўвечар сягонешні словы балочыя згорне,  
Хто новыя ўзоры ў сузор'ях асеньніх  
расесьце?

## ЗАПЛАКАНЫ ВЕЧАР

Трасеца асеньні заплаканы вечар;

Цьвятлівыя далі азгелі, съсінелі.

Стаяць замарозкі ў души чалавечай,—

Ніяк не сагрэца пад шэрдай шынэлляй.

Азяблае цела ў трагічным уздыме;

Зямлі нагату акрывае лістота.

Хто з крыжа краіну расьпятую здыме?

Ўзываю, малюся у грэшнай істоце.

Я грэшнік сягоньня,—о, грэшнік вялікі:

Глумлюся ў души над дарамі съвятымі,

Страчаю, мінаю іюдавы блікі,

Ня гнуся каленъмі ў бажніцы, съвятыні.

Раскаяньнем сэрца ніяк не расчулю,—

Ад болю ня рвецца,—сьціскаецца ў камень.

Услаўлю народ свой я песніяю чулай;

Хоць целам павісну на вострым паркане.

Хоць зоры, часамі, і месяц бялявы

Іскрыстасьцю сыплюць на строфы-прыгоршні;

Услаўлю ўсё-ж тое, што вартае славы,

Прад ім і схілюся у дзень свой апошні.

\* \* \*

Даліны адвеялі шумам аўсяным,  
Адвеялі хвалі аўсоў залацістых.  
Зьбірайцеся, песні, у вырай з гусямі,—  
Прастор асыпае настрой квяцістасць.

Ў дуброве трывожны шчапаецца пошчак;  
Трасецца пад клёнам ільняная восень.  
Ажоўкляя косы ёй дождж апaloшча,  
А сівер асушыць сухім сугалосьцем.

На беразе возера ў вечар асмуглы  
Начлежнікі полымя больш не распаляць.  
Вяршаліны шалыя неба аbugляць  
І далі лістамі крыавымі сплямяць.

Прайдуся па шораху лёгкай хадою,—  
Хай цела ашорхне і сэрца марозам.  
Азябнуць хачу, прытуліўшыся долу;  
Ад песечь, мэлёдый хачу ацьвярозець.

## ВЕЧАР АСЕНЬНІ, ВЕЧАР МАЎКЛІВЫ

Вечар асеньні, вечар маўклівы  
Песьціць, цалуе, песьціць каліны.

Песьня зблудзіла, песьня у гаі,—  
Зоры-ж у высі, зоры мігаюць.

Срэбрам на лісьце, срэбрам на стромы,—  
Үсюды сугучнасьць, үсюды так стройна.

Струны у сэрцы, струны-браціхі  
Звоняць умітусь, звоняць ня ціхнуць.

Як-жа мне з імі, як-жа, каліны,  
У вечар асеньні, вечар маўклівы?

Церні ня зъвялі, церні замоклі,—  
Бачыў я сёньня, бачыў праз вокны.

З іхніх калючак, з іхніх бальзамаў  
Вяжуць вянок мне, вяжуць, я знаю.

МІТУСЯЦЦА, СЬВЕЦЯЦЬ

Зоры мітусяцца, сьвецяць,  
Упасьці мне хочацца ніц,  
А вецер  
Шуміць і шуміць, і шуміць.

Хціва ўсьміхаецца месяц,  
Косы заплёўши ў кусты.  
Над лесам  
Зорам ніяк не астыць.

Восень—дзяўчына красуня,  
Прозалаць сыпле з лясоў.  
Красуе  
Хай радасьць і смутак, і ўсё.

Ты, о мая Бэатрыча,—  
Выходжу цябе сустракаць;  
Ў ablічча  
Мне ў шчасьці съмяецца рака.

Зоры-ж мітусяцца, сьвецяць,  
Упасьці тут хочацца ніц,  
А вецер  
Шуміць і шуміць, і шуміць.

\* \* \*

Якая змучаная дрож,—  
Душа і сэрца у прастудзе.  
Лятуць ажоўклыя з бяроз  
І сыплюща жыцьцю на грудзі.

Няўжо мне іх зъбіраць ісьці  
У сумятні асеньняй съцюжы?  
Няўжо ў разьветраным лісьці  
Цябе сустрэну, любы дружа?

Пад шэлест жоўты нашых стрэч  
Станцуоць ветры ліхаманку.  
Наўчы съмяяцца і зъвярэць,  
Ня ўчы гуляць слоў у хаванкі.

Дзе ты, дзе ты, мой родны брат?  
Прыдзі на ўзмор'е песньі.  
Як буду я шчасльіва рад...  
Прыдзі, прыдзі і слова зъдзейсьні!

\* \* \*

*Слова мае*

Словы мае, слова—песньі агнявыя,  
Ў полі на кургане вецер дзіка вые!

Крыльямі лапочуць чорных птушак зграі;  
Віхар на кургане танец съмерці грае.

Да яго прысела з жоўтым тварам восень,  
І музыку ў танец, танец съмерці просіць.

Кінуў ён на вотлех самаграі гусьлі:  
Струны забрынчэлі; съмех разъятратыў вусны.

Цела у экстазе, у шалёным спрыце,—  
Сёння восень-дама, сённяня віхар-рыцар.

На кургане танец зданьня—ценяў  
Чалавечых,—  
Косы распляліся на худыя плечы.

Восень бліжай к сэрцу персі прытуляе,—  
Дніяк ёй не сагрэцца... Роспач... Лямант...

Віхар завіхрыўся, ўскінуў плащ таємны,—  
У цемені, сузмроку згасълі зор імгненьні.

Жоўтымі лістамі зашуршалі далі,  
Гэта псальм жалобны ветры ў полі ўзьнялі.

Віхар—рыцар съмерці апусьціў калені,  
Галавой схіліўся перад целам акалеым.

\* \* \*

Я аддаў дню вясноваму дань,  
Я скліўся паклонам вясьне.  
Сёньня восені чорная здань  
Золь—слатой асыпае мяне.

Нешта зябка на сэрцы чагось,  
Ўсю дазваньня калоціць душу.  
Няўжо восень мой жудасны госьць?  
Няўжо восень я ў песні нашу?

Мне становіцца страшна за лёс,—  
З сінь-вачэй маіх смутак імжыць.  
Ой, чаму не праліў я ўсіх сълёз  
На зары, пачынаў калі жыць.

Эх, ты песня, ты песня красы,  
Ну нашто давяла да бяды?  
Ты ўвесеь боль мой у гуках рассып,  
Утапі яго ў лыжцы ў вады.

Але не, не ўтапіць мне души,  
Захлынуся лепш з песняю сам.  
Вольны вецер мне гімн прашуміць,  
А зьвяр'ё з мяне кроў будзе ссаць.

Клёны з ліпамі схіляцца ніц  
І асьвеціцца зорамі дзень.  
Мой апошні акорд празьвініць,—  
Даль прыцісьне яго да грудзей.

Нешта зябка на сэрцы чагось,  
Ўсю дазваньня калоціць душу.  
Няўжо восень мой жудасны госьць?  
Няўжо восень я ў песьні нашу?

\* \* \*

Гарцующь крыклівыя ветры,  
А хвалі разьюшанасьць пеняць.  
Надзела noch чорныя гетры,  
Накінула вохкую цемень.

Аплёвала змрокам узмор'е,  
Трасецца прадоњнем над морам,  
Смоль-косы палошча у шторме,  
Рагоча ачумленым хoram.

Хачу я душу ёй расхрыстаць,  
Парваць шалахлівыя ўбёры.  
Прышоў я на гэтую прыстань,  
Успомніць свае каб вазёры.

Вазёры, мае вы вазёры,  
Я чую тут ваши усплёсы!  
Глядзяцца ў вас пушчы і зоры  
І коцяцца ціхія сълёзы.

Як гэта мне блізка й балюча!..  
Вазёрная ноч вар'яцее:  
Дзярэцца аб камень калючы,  
Галосіць спалоханым ценем.

Ускаквае хваляю босай  
На бераг адвечнай пакуты,  
Шумі, беларуская восень,  
Краіну лістамі ахутвай!

\* \* \*

Сухі марозны вецер сум расьсехаў,  
Ў палёх гадоў настрой ускаласіў.  
Пад гэтакі, як сёньня, шум асеньні  
Мяне сагрэла целам ты сваім.

На смуглым задумені слуцкай ночы  
Гарэлі вочы карыя твае.  
Я піў і цалаваў тваю дзявоначасьць  
І ў палкіх вуснах словам заўдаваў.

Я помню, як лісты агнём пылалі,  
Як жар іх жылы трос і калаціў;  
Аб бераг біліся кахраньня хвалі,  
Мы йшлі ў жыцьцё заручаных пуцін.

Вясёлы вецер з намі разьвітаўся,  
Пакінуў нас пад зорамі адных...  
Ці ўспамінаеш ты сягоньня, Стася,  
Пра гэтую пару ў сваёй радні?

## ГРАХІ МАЕ ДУШЫ

### I

Прабіта сінь цвікамі,  
Паранен дзень суботні.  
Сябры, я вас чакаю  
У гэты час самотны.

Сагнуўся лёс акрайцам;  
Заслона паміж намі...  
Пара, пара зьбіраца,  
Мой дзень не за гарамі.

Хачу зірнуць у вочы,—  
А іх няма, ня бачу.  
Прайшоў і кожны збочыў,  
Азябіў пульс гарачы.

Адзін іду ў дарогу,  
Няма на'т і сабакі;  
За мною толькі рогат  
І хмар асеньні накіп.

Прастор шуміць паводкай  
І хвалі белым стосам.  
Іду хадою лёгкай,  
Настрой душу латошыць.

Няма з кім разъвітацца,  
Наўкол усе чужыя.  
Ў сялянскай курнай хатцы  
Калісьці ціха жыў я.

Гады майго калісьці,  
Што вам сказаць мне сёньня?  
Вы ўпалі жоўтым лістам  
З съязой на падаконьне.

Часамі нейкі сполах  
Над вамі мне схіляцца...  
Павеяў вецер з поля  
І вельмі-ж неяк падзівацку.

Лісты лятуць з дубровы  
І круцяцца над доляй.  
Бывайце ўсе здаровы,  
Ліхім ня лайце словам.

II

Нікога з блізкіх і знаёмых,—  
Съцяны панурыя чатыры.  
Успамінающца імёны  
І доктар з бутляй нашатыру.

Яму здалося падазроным  
Маё здароўе, няіначай,—  
Расьпісваў я на смутку чорным  
Грымасы дзён крывёй гарачай.

Няма й яго у гэтых съценах,—  
Усе за небасхілам зябкім.  
Якое ў ветрах апусьценье!  
А ў мёрзлых паясьніцах схваткі.

Суставы цёплых дзён азгелі  
І галаледзіцай зъліліся.  
Ў палёх суботняе маленьне,  
І сівераньне ў сініх высях.

Калені неяк вельмі ломіць,—  
Хачу устаць і боль адштырыць.  
Нікога з блізкіх і знаёмых,—  
Съцяны панурыя чатыры.

### III

Ты зноў прышла на мой парог  
І ў хату просішся пагрэцца;  
Асыпала ўсяго да ног  
Лістамі свае жоўтай съмерці.

Ты сыплеш іх ка мне на стол,—  
Мне трохі боязна і страшна;  
Асыпала ўсе съцены й столь  
І клічаш дзень мой учарайшы.

Ня веру я сваім вачам,  
Што ты маёй сягоньня госьцяй.  
Я не магу ў душы маўчаць,  
Мне плакаць хочацца чагосьці.

Застанься ты на ноч са мной,  
Хачу з табою быць шчасльвым;  
Тваё асеньяне віно  
Іскрыстым палыскуе съліўнем.

Напіцца мне ты ўсё-ж дасі,—  
Няхай нутро яно апаліць.  
Развага выбілася з сіл,  
Другою стала й мая памяць.

IV

Ў садох асеньнія настроі,  
Ў садох мае краіны любай.  
За кожнай згорбленай вярстою  
Лісты зьбірающца да шлюбу.

Хачу пабыць на іх вясельлі,—  
У шуме й віхры папырсклівым.  
Ў даліне скошаных аселіц  
Асеньні дзень убёр раскінуў.

Яго ніхто не разглядае,  
Узоры дзіўныя ўсе топчуць.  
Мае засмучаныя далі,  
Да вас прыду я гэтай ноччу.

Сям'ю маю к сабе паклічце,  
Яе хачу я вельмі бачыць,  
Хачу зірнуць ёй у ваблічча—  
Поэтам хоць і стаў сабачым.

Як съмешна і балюча слову!  
А я-ж такі й на самай рэчы.  
Мяне сягоньня вецер зловіць  
І раны выветрыць, залечыць.

На съвет яшчэ раз нараджуся,—  
Ня ведаю—вясной ці летам,  
І ўсё-ж для роднай Беларусі  
Хачу застаца я поэтам.

Нікому ліры не расстроіць,  
Хоць сівер музыку й расхлюпаў.  
Ў садох асеньнія настроі,  
Ў садох мае краіны любай.

## ГАРЫ, СЬВЯЦІ...

Шумяць, шасьцяць,  
Дсеніні псальм пяюць...  
Красу жыцьця  
Я чарай поўнай п'ю.

Зарніц агні  
Зіхцяць крывёй калін;  
Выводжу дні  
З балотных каляін.

Ү палёх аўсы  
Трасуць на дол расу.  
✓ Я сумны сын  
Краіне дар нясу.

Рака цячэ,  
Цалуюць хвалі шыр.  
Гары ярчэй,  
Агонь мае душы!

Гары, съвяці,  
Сагрэй цяплом братоў.  
Іду ў пуці  
Я з лірай залатой.

Адна яна  
Ў самоце весялосъць.  
Яна вясна,  
Яна і маладосьць.

Вятры шасъцяць,—  
З іх кожны вечна юн.  
Красу жыцьця  
Я чарай поўнай п'ю.

\* \* \*

Сягоныня ноч пагодная  
І месяц съвеціца над краінай;  
Жыцьцё-ж маё разгойдана,  
Хвалюеца ў трагічнай міне.

Давай, Язэп, пагутарым—  
Даволі сморгаць ноч за лейцы.  
Ці помніш што пра Лютэра,  
Пра съвятасьца папскіх індульгенций?

Ён першым съмела выракся...  
Адно з людзьмі ня мог расстаца.  
Яго кляймілі з кліраса  
Пячаткай съмерці і пракляцьца.

З самім сабою раіўся,  
Узносіў рукі перад лёсам.  
Я страшыць ня зьбіраюся,  
Ўсяго да слова так прышлося.

У дзікім чуеш галасе:  
Душу і песнью на лядоўню!..  
Ну што з табою сталася?  
Схіліўся дзень твой над прадоньнем.

Пад локаць ты падтрымлюеш,  
А ён схіляецца над прорвай.  
Лапочуць птахі крыльямі  
Над чорнай проламкай вазёрнай.

Язэп, шляхі сяброўскія  
Ня йдуць каля твайго парога,  
Адно пуціны коўзкія  
І нейчы хцівы, хцівы рогат.

Ўсе дзъверы расхаонены  
І ў поўнач ты чакаеш госьця...  
Над сінімі усхонамі  
Дажджы нядолю хвошчуць.

Сагрэцца цяжка хінаю,—  
Хоць недзе нехта й робіць чары.  
Сябры ўсё-ж не пакінулі,  
Каб дапіваў адзін ты чару.

Але, Язэп, хто ведае,  
Што станецца дазаўтра з імі?  
Казалі-ж ім за сънеданьнем  
Цябе зрачыся і пакінуць.

\* \* \*

Спаткаў яго я на вокзале,  
З ім быў яго съяцейшы сан.  
Адзін другому штось сказалі,  
А што—ня помню добра й сам.

Пайшоў ён ў залю першай клясы,  
Мяне-ж не прапусьціў патруль.  
Там нехта некаму ўсё кляўся,  
Зубамі скусваў з вуснаў муль.

Было казённа ўрачыста,  
Крычалі некаму ура.  
Віна хмялёвая іскрыстасць  
Лілася ў чары цераз край.

Ўсяго я вокам гэта й скеміў,  
Прысеўши на дарожны кош.  
Ня бачыў, як наш ціхі гені  
Дапіў хвалебнай песні коўш.

Пайшоў я да дзяжурнай касы  
Пляцкарту да білета ўзяць.  
Чарга... драўляныя балясы...  
Агні зайдросьліва мігцяць.

Сыгнал... адкрыты сэмофоры...  
Імчацца вочы ў чорны дзень.  
Падходзіць да пэрону скоры  
Аддаць і падабраць людзей.

Я ўжо ў купэ свайго вагону;  
Прабіла галасльвых два званкі...  
Мігаюць у ваччу прагоны...  
Ў крутую мчыць каля ракі.

Бывай, бывай, мая краіна!  
Твой сын самім сабой нярад.  
Учора я сям'ю пакінуў  
І твой асеньня-сумны сад.

## НЯ СТЛЕЎ, НЯ ЗГАСІ

Вярнуўся зноў да родных берагоў,—  
Тут хвалі дзён пайншаму шумяць,  
Тут хвалі дзён пайшлі у карагод—  
Плыве чубоў зялёных сенажаць.

Гады мае, майго юнацтва дні,  
Ня ведалі вы ўцешнасьці часін!  
Прайшоў я з вамі скрэзъ людзкой ганьні,  
Бы вецер—шэлестам сівых асін.

Прайшоў і рукі ў далях распасьцёр,—  
Maix сустаў ня ўкурчыў яшчэ курч.  
Пачаў гукаць там да сваіх сясьцёў:  
Нясеце мне залочаны мой ключ!

— Я сёньня адамкну ім Сыпей Зямлі,  
АЗорацаца мэлёдыі жыцьця.  
Лістамі клёны ў сіні разъвязлі  
І сонца мне разъвесіла свой съцяг.

На ім тады пакінуў надпіс я,—  
Пачалі ўчытвацца ў яго здалёк.  
Сачылася па сонцы кроў з пісьма,  
Як-бы з параненых багнэтам шчок.

Затрэслася істота ўся мая,  
Ў ваччу паўзылі зъмяіныя вякі...  
Якраз тады пясьнірская сям'я  
Ішла аздобліваць чало ў вянкі.

— Як многа зъяе у тумане зор,  
Праславіць хай іх ода, гімн!—  
Які пабожны і пакорны хор  
Ім славіць толькі з кліраса багінь.

Ня хочу я складаць на гэтых лад,—  
Для ўцехі старасьці пакіну вам.  
Ах як шуміць запушчаны наш сад!  
Яму свой съпей засмучаны аддам.

Пайшла сям'я да славы лёгкіх слоў.  
А я спрачаюся з сабой, з людзьмі.  
Няўжо шляхі да песні занясло  
І пыл назойлівы яе зацьміў?

Няўжо так сталася, няўжо?  
О, не! Зьняверуся й на гэтых раз.  
У садзе ліст апошні не ажоўк,  
А ў песні жар ня стлеў, ня згас!

### ЗД БЯСЕДНЫМ СТАЛОМ

Прамчаліся шляхі і вёрсты,  
Ня лезе ў воchy золь-слата.  
Бацькі, браты і сёстры  
Наўкол бяседнага стала.

Я сёньня з імі, ў іхнім коле,  
Якая радасьць на душы!  
У вокны зъвесілася голъле  
І неяк ласкава шуміць.

Ківае ветліва лістамі,  
І быццам просіцца за стол.  
Мяне ў сям'і яно вітае,—  
Схіляю голаў яму ў дол.

Ўзьнімаю чару за бяседу,  
А слова з вуснаў аніяк.  
Ну ці-ж аб гэтым мог я ведаць?  
Ў жыцьці здарaeцца ўсяляк.

Учора сум авейваў скроні,  
А сёньня—скупасьць горкіх слоў.  
Я цісну сам сабе далоні  
І апушчаюся на ўслон.

Бацькі глядзяць на ўсё зъдзіўлённа,  
І за здароўе п'юць браты.  
Вясновым вечарам зялёным  
Съмлюцца казачна лісты.

Такога вечару ня помню,  
Глядзець мне хочацца ў вакно,—  
Якраз-жа трэці тыдзень—поўня,  
Над лесам іскрыцца віно.

Я п'яны вечарам вось гэтым,  
Ў чужых краёх такіх ня стрэць.  
Даўно ня быў я так сагрэты,  
Ня ўмеў вясёласцю й гарэць.

Заўсёды у настроі грэшны,  
Як нейкі вырадак людзкі;  
Тamu і лаялі за вершы  
Ўнатоўпе дзіка-гарадзкім.

Бацькі ня ведалі нічога,—  
Ня ім услужлівасць газэт,  
Прыехаў неяк нейкі шчогаль  
І вось сказаў, што сын поэт.

Зъдзіўлі і ўцешыў ён ня вельмі,—  
Ну што ў слове гэтым ёсьць?  
— Хаця каб толькі быў ня шэльма  
Скажы яму, наш добры госьць.

Ня варта ўспамінаць былога...  
Няхай забудзеца зусім.  
Прайсьціся хочацца мне логам,  
Абняць дрыжачую там сінь.

Я сёньня ў хваляваньнях вострых,  
З якімі ня ўсплысьці на мель.  
Мае бацькі, браты і сёстры,  
Як п'яніць голаву мне хмель!

### ЯК ЛЮБА ТУТ...

Як люба тут, ля родных каляін,  
Дзе сонца з ветрам песьню калыхалі;  
Іду съязжынай сумнаю адзін  
І зрок губляю ў задумённых хвалях.

Душа мая расхрыстана зусім,—  
Усе з яе сарваны параліны.  
Якая сочная над лесам сінь,  
Якія тоны ў жытніх пералівах!

Дуброва ветліва ківае галавой;  
Гамоніць з далямі сівая С্বіслач.  
Крынічны плёск на росных паплавох  
Сялянскія люляе думы мысьлі.

Я тут правёў свайго маленства дні,  
Тут беднасьць песьціў кволымі рукамі.  
Здаецца мне—за ўзгоркам съпелых ніў  
І сёньня, як і ўчора, раніца рыкае.

У гэтай у вялікай прастаце  
Прыгожае пазнаць мне давялося.  
На вадапоі дзён краса расьце,—  
Хвалюеца, шуміць яе калосьце.

Зажынкі я спраўляю кожны год,—  
Мэлёдый сонечных люблю пахмельле.  
Ядным кілішкам п'е са мной народ  
Пітво не падфарбованае зельлем.

Суседзям-жа з кляновых дам дайніц,  
А з чары сэрца дам сваёй Матулі.  
Хай песня льлецца музыкай крыніц,  
Хай да сябе асьмееных прытуліць.

## ПАЛАЦ

Пад зорамі палац—як той антычны жрэц;  
Яго пад рукі съцен падтрымлююць калёны.  
Прышоў сюды вось я душу сваю сагрэць  
І ўспомніць дні юнацтва вечарам зялёным.

Вятры з вакон павыбівалі шыбы ўшчэнт  
І гойсаюць з шалёным съвістам па пустэльні.  
Ці вырву радасьць тут я з залатых кляшчэй,  
Ці сэрца зноў скалечу аб калючы ельнік?

Ўскудлачаны саломы космы на страсе;  
Скасіліся на бок фронтоны, сад запушчан,  
І толькі яблыня адна гальлём трасе,  
А шум яе такі таемны, быццам пушча.

Ступаю стомлены з братамі на парог,  
І раптам сталася мне радасна да болю:  
Ў сівы палац браты сышліся ўчатырох,  
І кожны з іх хварэ за краіны долю.

## МАЛЮСЯ Я ЗА ВАС

Які калючы сум сухіх ігліц,  
Як чэзнуць дні і ночы марна!  
Сівы туман над далямі імгліць,  
У людзкой души няўтульна, хмарна.

Ня думаў я, што гэтак можа быць,  
Што радасць засумуе напрадвесні.  
Ад болю ўпаў сын чалавечы ніц  
На съцежцы торнай ля пахілых весніц!

Праходзяць людзі—ды чужыя ўсё,—  
Ня хочуць словам ласкавым азывацца.  
Адчай разносяць ветры па лясох,—  
Які надрыўны пошчак у няшчасці!

Такі я чую толькі ў першы раз;  
Яго сабраць хачу у рытмы песень.  
Мае браты, малюся я за вас,  
Хто хоча—веруй, а хто хоча—сьмейся!

Ды толькі так, было каб гэта ад души,—  
Даволі ўжо бажыцца на ўзвей вецер;  
‘Шчэ сухавей настрой ѿ ня ссушыў  
І сівер не разъвеяў па плянэце.

У ПРАСТОРЫ ЗОРЫ...

У прасторы зоры лушчаць  
Сузор'я ў срэбра-стынъ.  
Лясы, дубровы, пушчы  
Вартуюць нашу сінь.

У смольным іхнім звоне  
Ліещца даляў плынъ,  
Крыніцы з імі звоняць,  
Змываюць боль, палын.

Таемнасць—здань тут съніцца  
Пад скрып і рып калёс.  
Туман даліне ніцай  
Губляе пэрлы рос.

Тут ніву песъцяць песъні  
І ветры-гайсуны...

 Як шмат тут гвалту зънесълі  
Пакорнасці сыны.

У вачох іх скарга лёсу,  
На рысах твару гней.  
Каму так давялося  
Гібець вякі ў багнے?

Калі пад сонцам ясным  
І хто зъбіраў свой плач?  
Ад родных гналі ясьляй,  
Як тых паганых кляч.

Таму і зоры лушчаць  
Сузор'я ў срэбра-стынь;  
Таму й дубровы, пушчы  
Трасуць свае лісты.

### ЗАБРАЛІ ЛЮДЗІ

Шмат народу каля весніц,  
Над далінай вецер юдзіць.

Ад старой ваўчыхі ў лесе  
Ваўчанят забралі людзі.

Ўсе сышліся, як на дзіва,  
Як на хмельную бяседу.

Ўсіх і кожнага тут дзівіць,  
Як дабраліся да съледу.

— Як знайшлі гняздо такое  
Ў час, калі нікога дома;  
Гэта-ж не падаць рукою,  
Не за двое, троє гоняй.

Ці-ж было ўжо так суцішна  
У лясной тады гушчарні?  
Мабыць матку голад съціснуў—  
І дзяцей згубіла марна.—

Так гамоняць, разважаюць,  
І ніяк ня дойдуць тропу.  
Ня съціскае грудзі жалем,  
Не паўзе жалоба кротам.

Тры браты, ваўчкі сівыя,  
На людзей глядзяць павоўчы,  
Па іх матка ў лесе вые,  
Выцірае лапай вочы.

Тры сыны ў палон узяты...  
З-пад ілба блішчаць разрэзы.  
У ваўчыхі боль заўзяты,—  
Смокча сок з старых бярэзін.

Разрывае вецер хмары,  
Сутаняе змрок вячорны;  
Ён ня мае часу марыць  
Пад крысом над ночы чорнай.

Шалясьцяць лістамі далі,  
Ў сумятні даліны, поле,—  
Дрэвы голыле разгайдалі  
На зялёным іх прыполе.

Разыходзяцца дарогі  
І вядуць на ўзълесьсе.  
Зашумелі пералогі,  
Быццам вобразы у песні.

Скрыжаваліся пузіны  
На ўскурганеным узгор'і.  
Ля сялянскае хаціны  
Жаль каго з людзей агорне?

Ўсьціша хто пагляд суроўы?  
І ўсьміхнуща вочы ласкай?  
Хто завыў так на дуброве  
І зубамі так заляскай.

Хлебча змрок хто дзікім чмыхам?  
Хто вачыма гэтак іскрыць?  
Гэта сівая ваўчыха  
Разъдзымухае яру пырскі.

Агайсала лес і пожні,—  
Ад крыві раздуты ікры;  
Дарааваць ніяк ня можа—  
Гнеў назойлівы і прыкры.

За сынамі мчыщца з лесу,—  
Сьцежку зьнюхала зладзеяў.  
Не сарваць дзьвярэй з завесаў.  
Не хадзіць больш да людзей ёй.

## НА РОСТАНІ

Прастор, агарунены шумам бяроз,  
Напевы рассыпаў у хвалях крынічных.  
Мэлёды іх разыліваюцца скроў,  
Мэлёды іх у маршчынах ablічча.

Лазьняк на балотах увесь не пасох,—  
‘Шчэ доўга з ім будуць хістацца чароты.  
Краіна мая шумаззвонных лясоў,  
Твае на курганах губляюцца тропы.

Праходзілі імі вячэрній парой  
Ў навале сузмроку навалы чужынцаў.  
З іх кожны ў пакорнае вока пароў,  
Крывавай съязою хацеў пажывіцца.

На ростані ўсходня-заходніх дарог  
Цябе, дарагая, яны ўкрыжавалі;  
Твой сын весялосці таму й не зьбярог,  
Згубіў ён яе у шалёных навалах.

А ветры разънесълі з імглой навальніц,  
Таму вось, часамі, й заходзяцца струны,  
Таму вось, часамі, душа і смыліць,  
Бы хто налівае пякельны яд-трунак.

Прастор, агарунены шумам бяроз,  
Напевы рассыпаў у хвалях крынічных.  
Мэлёды іх разыліваюцца скроль,  
Мэлёды іх у маршчынах аблічча.

## ВІТРЫНЫ

Разусюды вітрыны й вітрыны,  
Залітыя бляскам электра дажджу;  
З развалосана-русай чупрынай  
Я часта па вуліцах гэтых хаджу.

Кроў пульсуе у мускуле жыльным,  
Бы прагне хто сэрца маё расстраляць.  
Упіваюца п'яўкамі ў шыльды  
Рэкламы романаў, поэзій, стар'я.

Я пад іхнім сузмрокам прайдуся,  
Бы той невядомы зямлі пілігрым.  
Хоць душа мая смутак цярусіць,  
Ўсё-ж слова ў грудзёх паланее, гарыць.

Не хачу я сягоння быць сымірным,  
Каб вецер у песні рукамі разьвёў.  
Беларускія кніжныя фірмы  
Распродуюць лепшых поэтаў рызвзё.

Дзе тэатры, кіно, галерэі?  
Прасьцерці хачу ім свае далані.  
Лніяк я сябе не сагрэю,  
Хоць і ў новаяя стылі расьпісваю дні.

Ў каляровасьці іхний нязвыклай,  
Юнацкай души прачытаюць пратэст.  
Дарагія мае вы музыкі,  
Заносьце акорды ў сузорны рэестр!

Хай у вашых славутых сонатах  
Плянэты нястрыманы рытміца бег;  
Хай сальлецца сымфоній узьнятасьць  
Ў стыхіі съятой, непакорнай сяубе,

Не заводьце больш шэйнакатрыны,  
Я раніцай вашай, сваёй даражу...  
Разусуды вітрыны й вітрыны,  
Залітыя бляскам электра-дажджу.

\* \* \*

Эўропа душу закавала ў мэталы,  
На сэрцы сталёва-халодная бронь;  
Гарачага сонца праменьні зматала,  
Электра мігценънем акропіла скронь.  
Пад жорсткія рытмы машыннай эпохі  
Апошнюю радасьць съціскае далонь.  
Найшла на Эўропу разгульная похаць;  
Пусьціліся ўсе у шалёны фокстрот.  
Цвярозымі быць там сягоньня ня могуць,—  
У поглядзе кожнага хворы настрой.  
Усюды крыклівия фарбы і стылі,—  
Ў іх раны крывавыя брата з сястрой.  
Мастацтва адвечныя помнікі стынуць,  
Пад імі ў трывозе схіліліся дні,  
Між імі кафэ і прытонаў съвятыні.  
Трымцяць і тримцяць златаблескі—агні,  
Съвяцло разъліваючы і ўраньне і ўвечар.  
Ад роскашы цела струхлела на гніль,—  
Концэрты па радыё ран не залечаць.  
Ўжо ноч разаслала свой чорны дыван,  
Паўзе па ім змораны дух чалавечы,—  
Жыцьцю ён аддаў сваю творчую дань.

## „ПРЫЯЦЕЛЯМ-ПОЭТАМ“

Пляміць песьні імем іх ня хочу,—  
Хай цвіце на „славу“ ім.  
Апающа жалем, можа, вочы,  
Можа, смутак пройдзе па чале майм?  
Ахаплю прастор я вокамгненьнем:  
Асыпае лісьця вецер  
З пажаўцелае бярозкі...  
Не ўпаду да ног я ніцма,  
Як калісьці  
Гэнрых Гэйнэ  
Прад Вэнэраю Мілоскай.

Ня сыхіляць-жа голаў  
Ніжай долу;  
Я паслаць паклон павінен маладой  
вясьне.

Я, спаткаю долю  
Ў чыстым полі,—  
Стане сінь асеньняя  
Ясьней.

Вольнай песні ня угруніць  
І нічым яе ня съцерці.  
Днямець ня могуць струны,  
Хоць крывавяць словы часам сэруца.  
Запалю ліхтарню сёньня ў ночы  
І съплю пры ёй мяцежны гімн...  
Пляміць песні імем іх ня хочу,—  
Хай цьвіце на славу ім.

1926 г.

## ЧОРНЫЯ ВАРОНЫ

Чорныя вароны над бязылістым садам  
Узвівіоцца ўгору ды ізноў асядуць.

На гальлі кашлатым сум сябе павесіў...  
Як ляцець варонам к радасьці бяз песень?

З вараньнячым крыкам узынімаюць лопат, —  
Круцяцца над ежай мітусылівым лётам.

Даляцець да песні не хапае сілы,—  
Анямелі ўзмахі у варон крыклівых.

Абыходзяць людзі, каб ня чуць іх крыку —  
Да таго ён дзікі й да таго ён прыкры!

200980

~~337046~~

## З Ъ М Е С Т


Стар.

Песьня вайны . . . . .	5
Цень Консула . . . . .	75
Чорная дарога . . . . .	107
* * * Сам ня знаю . . . . .	109
Новыя лісты . . . . .	111
Зашумелі лісты . . . . .	121
О, жоўталісьце мой асеньні . . . . .	122
* * * Укленчылі дні . . . . .	123
На восень дзіўлюся . . . . .	125
Заплаканы вечар . . . . .	126
* * * Даліны адвеялі . . . . .	127
Вечар асеньні, вечар маўклівы . . . . .	128
Мітусяцца, съвецяць . . . . .	129
* * * Якая змучаная дрож . . . . .	130
* * * Словы мае, слова . . . . .	131
* * * Я аддаў дню вясноваму дань . . . . .	133
* * * Гарцуюць крыклівый ветры . . . . .	135
* * * Сухі марозны вечар . . . . .	137
Грахі мае душы . . . . .	138
Гары, съвяці . . . . .	144
* * * Сягоныня noch пагодная . . . . .	146
* * * Спаткаў яго я на вакзале . . . . .	148
Ня стлеў, ня згас . . . . .	150
За бяседным сталом . . . . .	152
Як люба тут . . . . .	155
Палац . . . . .	157


Стар

Малюся я за вас . . . . .	158
Ў прасторы зоры . . . . .	159
Забралі людзі . . . . .	161
На ростані . . . . .	164
Вітрыны . . . . .	166
* * * Эўропа душу закавала . . . . .	168
„Прыяцелям-поэтам“ . . . . .	169
Чорныя вароны . . . . .	171

+ *кофіна да хана*



1964 г.



Зел. адреса  
1994 г.

†

a



800000003077040